

Ба 234404


СЪ\*ГАРОДНЯ


1923-1924




БЕЛДЗЯРЖВИДАВЕЦТВА

~~3  
7768~~







ac-158

АЛЕСЬ ГАРОДНЯ

Ба 234404

~~Беларусь~~  
ВАРГА НА РЭЙНЕ  
*Бел. 2005*


234404


1964 г.

АПОВЕСТЬЦЬ



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1930





ВОКЛАДКА і СУПЭР-ВОКЛАДКА  
МАСТАКА БАРЫСА МАЛКІНА

Заказ № 671. [13000 3 ка 2010] (37/8 арк.). Галоўлітбел № 1090.  
Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

## Разъдзел I

### Хмары... Хмары...

... Бжжж...,—пралятае пчала-куля.

... Бум!.. Бум!.. Бум!..

... Бум!.. Бум!.. Бум!..—рвуцца набоі.

Недзе з боку тарахціць кулямёт.

Уперадзе, далёка, каля небасхілу, съцелецца па зя-  
мельцы дым.—

Завеса.

Але і яе, маствацка замаскаваны на дрэве, сіліцца  
працяць біноклем артылерысты-наглядач.

Вось доўгай, крывой істужкаю, зігзагамі цягнуцца  
траншэі, а ў іх мітусяцца нейкія шэрыя постаці.

— Людзі?

— Так. Мізэрныя, нікчэмныя...



Вось вялізарная яміна, і пара абгарэлых слупоў.

Тут калісьці быў цэлы фальварак.

А там—ля лесу—мірна пасьвіўся статак. Мычэлі каровы, хадзілі па мураве. Маладыя бычкі, ня ў меру галянтыя, гульліва падбягалі да якой-кольвек прыгожайкаў ялавачкі,—

Мууу!—Мууу!

Ялаўка сарамліва кідалася ў бок, а верны вартаўнік, жучка, заганяў яе назад, каб не адбілася ад статку...  
Ля беразьнячку, ля вогнішча на карчы сядзеў стары дзядудлька-пастух, а хлапчук-падпасак ляжаў ніц і дэмуюў на съвежасьпечаную гарачую бульбу.



Бэрлін.

Шпандаў.

Фабрыка электрычных прыладаў АЭГ.

Трышчаць, пяюць сваю песнью шасьцёркі.

Дзяцёнкам пакінутым плачуць прыводныя пасы.

Рупатліва тарахціць неспакойны дызэль.

Другая зьмена скончыла працаца а палове шостай вечару.

Усё—такое звычайнае, знаёмае:

Ванны, душ. Гардэроба. Некалькі вялізарных заляў, абстаўленых лаўкамі і шапамі. У шапах—вопратка (на вытворчасьці спэцадзенне). Альфрэд Кляйн мыецца ў ваньне, апранаецца ў „сваё“, выходзіць на вуліцу.

Побач „бір-гальле“. Піўная.

Душнае, накуранае паветра. У кутку—кадушки з півам.

А над кадушкамі лунае вялікі портрэт:

„Кайзэр Вільгэльм II“.

Паўгадзіны і—

маладцаваты, чиста апрануты, і „падбадзёраны“  
традыцыйным куфлем Альфрэд Кляйн ужо ляціць  
на стукатлівым траме.

Стоп. Астаноўка.

Моабітэнштрасэ.

З сіпатым гудам пралятае міма аўто.

Альфрэд выходзіць з вагону.

Хвіліна—і яго глытае хваля мітусылівага чалавечага  
натаўпу.

... „Бэрлінэр Тагэблят!“...

... „Бэрлінэр Тагэблят!“...

... „Бэрлінэр Тагэблят!“...

Нейкі прабеглы чалавек затрымліваецца і тыча ў руку  
хлопцу-газэтчыку дзесяць фэнігаў.

Той (прадаў,—чаго стаяць?—часу няма) ляціць далей.

... „Бэрлінэр Тагэблят!“...

... „У Сараеве забіты аўстрыяцікі эрцгэрцаг Франц-  
Фэрдынанд!“...

Альфрэд затрымліваецца на хвіліну, шукае ў кішэні  
гроши.

Не пасьпейшы знайсьці іх—паварачваецца і ідзе далей:  
— Ат! Хай іх хоць кожны дзень забіваюць...



Вялікі шасьціпавярховы дом.

Каменнымі ўсходцамі паўзе ўверх леска.

Трэці паверх. Эванок. Дэ́зверы расчыняюцца:

— Дабрыдзень, цётачка Элізабэт!.. Што, Грэхэн у хаце?..

... Ціха, павольнаю плыннюю цячэ жыцьцё...



Вечар. Дожджык. Сълізка.

Блішчыць асфальтавы брук. Палац міністра съвецицца тысячамі агнёў. Пад'яджаюць:—аўто, карэты... Ля пад'езду швайцар, золатам абшыты. У руцэ—булава.

— Ах, майн гэр! Вас чакаюць!..

— Мадам, дазвольце ваша манто!..

— Заходзьце, калі ласка, ваша съветласць...

У палацы — баль. Чакаюць нават „самога“ крон-прынца Фрыдрыха з жонкаю, ды шмат іншых...

Расчыняюцца дэ́зверы, і лёкай прагалашае:

— Нямецкі пасол у Константынопалі, пан барон фон-Вангэнгайм!..

— Райхсканцлер, граф фон-Бюлёў!..

— Граф Дыкдорф-фон-Тростэнай!..

— Міністар, пан барон фон-Нольдэнштэрн!..

— Пан гвардыі маёр фон-Гальвіц!..

— Інтэндант, пан Ліндэнмайер!..

— Гегаймрат, пан Гэрэншток!..



Вялізарная зала, поўная людзей. Музыка, скокі.

Сталовы пакой. Падковаю сагнуты агромністы стол. У вядзёрках з лёдам бутэлькі з сэктам. Розныя

маркі: Рэдэрэр, Кліко, Мум. Батарэі старога ёганіс-  
бэргеру, Маркобруннэру, Го-Сатэрну, Токаю, Бордо,  
Опорто. Старкі, Канъякі, лікёры. Вазы з тропічнай  
садавінай.

Лёкаі абносяць гасьцей вячэраю.

Нехта ўстae. Тост.

— Панове!..

... Загінуў аўstryяцкі эрцгэрцаг Франц-Фэрдынанд,  
шчыры прыхільнік і прыяцель Нямеччыны... Нас  
провокуюць... Але мы пакажам усяму сьвету, што  
тэўтоны—гэта ня статак безгалосых авец, што мы  
не дазволім нікому на такі кшталт жартаваць з намі

... Я прапаную тост за слайную нашу бацькаўшчыну,  
за вялікі нямецкі народ,—за любага нашага кайзера!..

Урра!..

— Гох!..

— Гох!..

— Гооох!..

Праз некалькі дзён—эноў:

вечар.

Цёпла і сълізка.

Туман.

Альфрэд Кляйн пад руку з Грэтхэн ідзе ў кіно.  
Блішчыць мокрая асфальтавая панэль. Вітрыны крам

съвецица ўсім магчымымі колерамі і водценямі. На даху вялізнага будынку Рэйхсбанку палымянымі літарамі запальваецца рэклама:

Курэце толькі, папіросы  
„ОКАСА—ЗАРОТО“  
Смак—Таннасьць!

Адно за адным гаснуць рознакалёрныя слова, нікнудь у цымяным тумане, і ўраз-жа—па зынкненныі апошняга з іх, зноў выплываюць з начое цемры агні: жоўтыя, чырвоныя, блакітныя, белыя, і з іх загараецца слова:

**„КУКІРОЛЬ“**

Монотонна, цяжка тупае тысячаногі натаўп. Ёкаюць пугамі фурманы. Гудуць аўто. Як ашалелы ляціць кудысьці трам.

- Бэрлінэр Тагэблят!..
- Бэрлінэр Тагэблят!..
- Вячэрні выпуск!..
- Нота аўстрыйскага ўраду Сэрбii...



- Фрэдзі! Ці будзе вайна?—пытаецца Грэтхэн выходзячы з касьцёлу.
- Хто-ж яе ведае,—можа і будзе.

— А як яна робіца, гэтая вайна?

Альфрэд робіць сур'ёзную міну:

— Б'юцца людзі, страляюць, забіваюць адзін-аднаго... Съмелыя — перамагаюць, а баязылівыя — гінуць.

А сам успамінае:

... Ён — маленкі вучань... Лекцыя... Настаўнік нешта тлумачыць пра пабеды слайнага німецкага войска, пра Сэдан...

... На съязнечыні — карціны, партрэты, малюнкі... Вось — слайны Бісмарк... Вось — Мольтке... Вось — Фрыдрых Вялікі наўперадзе свайго войска кружыць па полі на белым узмyleneм стаенініку... А салдаты — у бліскучых шытых золатам мундзерах...

■

Нядзеля. Альфрэд і Грэхэм у касьцёле. На лаўках — публіка. Хто? — Ды ўсе: і рабочыя, і міністры, і гандляры, і прадаўцы з бакалейнае крамы, і сутэнэры, і банкіры, і вайсковыя, і дактары, і агульнадаступныя дзяячыны,—

Пан пастар гаворыць казаньне:

— Слухайцеся ўлады, ад бога пастаўлене!..

— Любецце слайную нашу бацькаўшчыну!..

— Шануйце добрага нашага кайзэра...

І яны слухаюць, любяць, шануюць, — усе гэтыя: рабочыя і міністры, салдаты і банкіры, дактары і сутэнэры, афіцэры і агульнадаступныя жанчыны...

■  
Эноў вечар... Веe сівер,—веe і вые, плача, стогне,  
скрыгоча зубамі, енчыць... І раптам—у злоснае мы-  
чэнъне сіверу ўплятаецца нешта новае, чужое, жу-  
даснаватае. Па горадзе—сіпатыя чуюцца, але моц-  
ныя, часам—надрыўныя галасы:

— Бэрлінэр Тагэблят!..

— Бэрлінэр Тагэблят!..

— Аўстрыя паслала Сэрбіі ультыматум!..

— Расія рыхтуецца да вайны!..

А жыцьцё—усё яшчэ ідзе—памалу, плыве ціхаю,  
павольнаю плынью...

■  
Раньне. Альфрэд Кляйн зьбіраецца ісьці на працу.  
Над столом тоненъкай блакітнай істужкаю ўецца пара  
ад. кавы.

Раптам—

званок—

паштальён:

— Газэты съвежыя, калі ласка...

Ціха, павольнаю плынню цякло жыцьцё... Цякло...  
І—

першы стрэл:

„Аўстрыякі бамбардуюць Белград!“

■  
Шпандаў. Фабрычныя коміны. Съвіст пары і лязга-  
таньне машын...

Адліўшчык Шміт—на месцы.

— Гэй! Паддай! Каці сюды!

— Яшчэ!

... Бух!—льлецца агонь, дым ідзе слупам, разъядае вочы...

— Ладная будзе гэтая гармата!

— Чаго стаіш? давай другую!

— Дру-гу-ю!

— Да·вай дру-гу-ю!

— Каці сюды·ы·ы!

Пан фабрыкант у сваім габінэце.

Званок па тэлефоне.

— Хто? пан інтэндант?.. Ах, як прыемна... Што?..

Дорага?.. Паночку, да ражэнкі мой... ці-ж прыстала—

па тэлефоне... Няёмка... Лепш—сёныня пагутарым...

вечарам... у шантане... Што?.. А дзесятай?.. Цудоў-

на!.. Чакаю!..

Шпандаў. Фабрычныя коміны. На іх сірэны. Гудуць доўга... Працяжна...

Другая зьмена скончыла працу. Шміт выходзіць са свайго цэху.

Вечар. Сылізгота. Дожджык. Туман.

... „Хутчэй да хаты... адпачнуць“... Вось і дом, усходцы... пяты паверх...

Стучыць.

— Хто?

— Гэта я, пані Кунст, адчыненце!

Дзъверы адчыняюцца.

— Добры дзень, гэр Шміт. Вам тут нехта пісульку пакінуў...

— Давайце!

... Як ты ведаеш, становішча пагрознае. Аўстрыйкі... Белград... Цар... Мобілізацыя... урад... комітэт пастановіў... мітынг... прыходзь... Эзраднікі... Будзем крыць..."

А ў кутку—подпіс:

„Твой сябра Эрнст“.

■  
Бурліць шматгаловы натоўп.

Нехта на трывуне:

— Таварышы!..

... Гэтыя дзікуны расійцы... праклятые французы... навязаць усім царскі дэспотызм... Мы не дапусьцім... Родны наш край... Мы пакажам... панясем съяг культуры і цывілізацыі на ўсход... Спрадвечная місія... Бацькаўшчына...

■  
— Урппа!

— Урппа!

— Урппа!

На трывуне—адліўшчык Шміт:

— Таварышы!..

... Я кажу: каму патрэбна вайна?.. Вось, мы,—робім гарматы... У каго яны будуць страляць?.. Дэспотызм,—барбарства... Двудушны! А ў нас,—што?.. Не дэспотызм?.. Ня барбарства?.. Ваяваць?.. За каго? За што?.. А на вайну, хто пойдзе?.. Чыя кроў будзе ліцца?.. Ці-ж мо' тых, пузатых?..

... Далоў!..

Далоў!.. Далоў!..

... Прэ-э-э-э-эч!..

У дрэнным настроі вяртаецца Шміт да хаты.  
Ледзьве ўцёк ад агента „гегаймполіцай“...

Вечар... Туман... Дожджык... Сылізка... Пад фіялетава-  
блакітнымі мокрымі праменінямі ліхтароў блішчыць  
асфальтавая гладзь бруку.

... „Эх, каб добры агульны штрайк... Але—соцыя-  
лістычная большасць... Здраднікі!..“

Шміт съціснуў кулакі.

Уперадзе, на панэлі, сямнаццацігадовая дзяўчынка.  
Густая сінь пад вачыма. Насустроч—нейкі пан. Ідзе  
не съпяшаецца. Леваю рукою зьняў капялюш, і тры-  
мае; у правай—хустка. Выцірае запацеўшую пля-  
шыну. Праз усё пуза—залаты ланцужок...

... — Паночку, вазьмече мяне!..

— А?... Што?...

— Толькі пяць марак!..

Маслам налісія мутныя падсьлепаватыя вочкі.

— А!.. Хадзем!..

62

Усё неяк ня верылася: не ўпяршыню тыя гутаркі.  
Ня першы ўжо раз: гаварылі, пісалі, спрачаліся.  
Казалі, што хутка будзе.

Памыляліся, супакойваліся на нейкі час і зноў па-  
чыналі спрачацца. Зноў казалі, што вось-вось будзе.  
Гэтак ішлі: дзень за днём, год за годам.

І раптам, аднойчы вечарам вестка: нямецкі ўрад па-  
слаў Расіі ультыматум у 24 гадзіны дэмобілізавацца,  
а Францыі—у выпадку ўзброенага конфлікту абвясь-  
ціць нэутралітэт...

Апоўдні—

На пляцы, ля кайзэравага палацу—натаўп.

Як і заўсёды:—як тыдзень, год, дзесяць, пяцьдзе-  
сят год назад.

Поўны пляц. Стаяць чагосці чакаюць.

Дзінь-дон! Дзінь-дон! Дзінь-дон!..

Дванаццатая гадзіна...

Туп-топ; туп-топ; туп-топ;—

Нага ў нагу...

... Зъмена палацовае варты...

... Аддзел гвардыі... Усе ў золаце. Ня людзі, ля-  
лечкі завадныя...

— Туп-топ; туп-топ; туп-топ...

— Правай!..

— Правай!..

— Эважай!..

— Стой!

■  
І раптам—

газэтчыкі:

— Экстраблят!..

Экстраблят!..

— Нямеччына абвясьціла Расіі і Францыі вайну!..

Натоўп нярухомы.

Мёртвая ціш...

... І тады—съпярша паціху, а потым—усё больш і больш выразна чуеца нейкі гоман... І раптам—нешта пакацілася, перакацілася праз натаўп, усё навокал нібы ашалела і зьліося ў адзін гук—у адзін голас—у адно аглушальнае:

Урра!

Урра!

Урра!

... І ў гэты момант—

— на ганку зьяўляюцца нейкія людзі ў шытых золатам ліўрэях, з трохкуткамі на галавах, з булавамі ў руках... Шырока расчыняюць яны дзъверы... З палацу выходзяць—съпярша два маладыя афіцэры, а потым,—дзъве вялістvenныя постаці,—мужчына пад 40—45, у афіцэрскім адзені-

ні, пад руку з высокай, буйнай, ня вельмі маладой  
жанчынай з гардзяліва ўзънятаю галавою. Натоуп  
шалее...

— Кайзэру—

— Уррааа!

— Гооох!..

І раптам некалькі чалавек—нібы загадзя змовіўшыся,—падаюць на калені,—

съледам за імі—увесь натаўп,—і—па пляцы,  
съпярша ціха, потым—усё гучней і гучней, нарэшце—аглушальна модна зъліваюцца ў адзін зграбны  
съпеў і нясуцца здаецца, па ўсім месце вяліственныя,  
урачыстыя гукі, сярод якіх ледзьве-ледзьве  
можна зразумець слова:

—Наш любы край—  
спакойны будзь!

І верна стой,  
варта на Рэйне!

Добры, стары нямецкі кайзэр ідзе на шпацир.

— Сьвіта?—Эскорт?.. Нашто гэта?...—Няхай гэтым  
забаўляецца наш добры сябра, любы наш прыяцель,  
Мікола II... А мы,—пехатою,—ジョンку пад руку, сыноў-кронпринца Фрыдрыха Вільгельма, браценіка  
ягонага Эйтэль-Фрыдрыха—наперад,—і пехатою, у  
натаўп—марш!..

... Унтэр-дэн-Ліндэн...

... Фрыдрыхштрасэ...

... Зігэс Альле...  
... Кайзэр з жонкаю і дзяцьмі...  
А побач,—бяжыць верны белы аўчарка і...  
цэлы натаўп бэрлінцаў!..

... Зігэс Альле —  
    Альлея перамогі!  
... Бюсты князёў і каралёў...  
— Сыпі спакойна,  
    няўмірушчы Бісмарк!  
— Дух твой жыве:  
Верна і моцна стаіць варта на Рэйне...

Дзяржаўная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

## Раздзел II

### „Любы наш край,— спакойны будзы!..“

Гарачы жніўнёвы дзень... Прызыўны пункт... Натаўп.  
Прызыўнікі, праваджатыя.

- Фрэдзі! А што, калі цябе заб'юць?
- Нічога, ня плач, мая любая... Бог—літасьцівы...
- Фрэдзі! Мне цяжка...

Натаўп гудзе на ўсе, якія толькі магчыма, лады...  
Навокал—узрушэнье...

Часам—яно падымаецца, даходзіць да дзікага шаленства, часам—зайцам, неяк, пад хвояю, прысядае...  
І тады,—у такія хвіліны—пачынае панаваць нейкая  
асобая, жудасная маўклівасць.

Раптам,—цішыню прарэжа гістэрычны жаночы ўсхліп.  
Тады—перакатваеца па натаўпе мэрэм тая хвала,  
узрушаны гоман, съцірае, зынішчае ўсе паасобныя  
галасы, глытае чыйсьці гучны плач і зынікае недзе,—  
там,—ля ўваходу—ў казармавы будынак...

- Фрэддэі!.. Фрэддзінька!..  
— Ня плач, мая любая...  
— Мне цяжка, мне балюча, Фрэддэі!..  
— Нічога, маленькая мая, праз тыдні тры—чатыры скончыцца тая вайна, прыеду, а ў верасьні—сама ведаеш,—вясельле наша...  
— А! Фрэддэі! Здароў!..  
— Ты адкуль, Шміт? Прызывацца?..  
— А што-ж? Ці мо' я з іншага цеста?  
— Ну, вось, бачыш,—паваюем... Толькі вось, ці вернемся?..  
— Хто вернецца, хто ня вернецца... Але куды мы вернемся?.. Вось, брат, пытаньне?  
— Як гэта: „куды“?  
— Ат!.. Дэівак!.. Ці-ж ня бачыш,—увесь съвет пе-раварочваецца, дагары нагамі становіцца...  
— Зноў ты свой пэсымізм...  
— Пэсымізм?.. Не... Але... Ну, братка, часу няма... Як-кольвеck сустрэнемся,—пагамонім... Бывай!  
— Бывай!
- 
- Назначаныя ў 398-ы полк ляндштурмістых, выходзы!
- • •
- Фрэддзінька... Фрэддэі!..  
— Бывай, даражэньяка... Ня плач, мая любая... Бог літасьцівы...

Трэба ісьці... Бывай!..

— Фрэддэйнъка!..

— Фрэддэй!..

— Фрэээ... дэйші.

— Фрэээ...

— Аааа...

— Пятая рота!..

— Да месца!..

— Шэраг—

падвой!..

— Крокам—

арш!..

І вось,— разам з усімі,—

Альфрэд Кляйн тупоча па вязкім асфальтавым бруку. ... Б'е барабан... Нешта бравурнае...  
... Зграбныя шэрагі!—

Нага ў нагу... Але—гэта яшчэ ня войска:  
Барджэй—нейкая banda: усе яшчэ ў цівільным  
адзенъні... Ідуць, глядзяць праста, наперад, рэдка  
хто скосіць вока ўбок, туды, дзе натаўп...

А там... у натаўпе... яны... тыя, хто дарагі... любы...  
блізкі... Там—плач... усхліпваньні...

... Зграбныя шэрагі... Яны ідуць, нічога ня чуюць...

... Шротам тупоча барабан...

Станцыя:—„Бэрлін-Заходняя“. Пэрон... Цывільных  
няма... ... Нехта жартуе:

— Дальбожачкі, бяз білету—упяршыню!..

... Вайсковыя цягнікі адыходзяць кожныя пяць хвілін...

Вось адзін—

грузіца...

.. Начальнік станцыі—падае сыгнал... Сывішча обэр...

... Вайсковы цягнік...

Праз адчыненае вакно чуецца съпей:

„Хадзі, дзяўчынчака,—  
ня плач дарэмна“

Вось ён і папёр,—гэты самы цягнік,—съцюдзёны,  
дымлівы волат... Па рэйках лязгоча сталь, а з рас-  
чыненага вакна чуваць, як з дзесятак галасоў пад-  
хапіў пануры мотыў:

„ня плач дарэмна,—  
скончыца тая вайна...“

— Пятая рота!..

па вагонах!..

Зноў сывісток. Гудзіць паравік... Альфрэд адчувае  
штуршок, цягнік пачынае мерна варушыца ..

— „Фрэдзі... Фрэдзінка!“..—стаіць у вушах.

... Лязгоча сталь... хістаецца пад нагамі падлога...

... „У верасьні мае быць наша вясельле... Ці будзе  
яно?..—

... А ў ваччу—бясконца—заплаканыя блакітныя вочки:

... „— Фрэдзінка!..

... — Фрэдзі!..

— Фрэеэе...

На аднэй з бліжэйшых станцый—кіёск, газэты. Нехта выбег, купіў... Прыпынак—тры хвіліны... Эноў лязгоча сталь... А ў вагоне з дзесятак людзей абсту-  
піў таго, хто купіў газэту:

... Ультыматум Бэльгії...

... Бэльгія адмовілася...

... Нашы войскі перайшлі граніцу...

... Мы ўзялі Льеж...

... Бэльгійцы адступаюць...

І раптам, бы пярун пры яснай пагодзе:  
— Англія абвесціла вайну!—

Бэрлін. Рог Унтэр-дэн-Ліндэн.

З Фрыдрыхштрасэ вылазіць галава вялізарнага чала-  
вечага натаўпу... Здалёку—лес съцягаў. Усе трох-  
калёрныя: І плякаты:

„Няхай жыве Нямеччына!“

„Няхай жыве Аўстрый!“

„Съмерць ангельцам!“

Здалёку даносіцца съпей:

„Нямеччына, Нямеччына—

вышэй за ўсё,—

Вышэй за ўсё... Вышэй за ўсё...“

Па вуліцы ідзе высокая сухарлявая постаць. Халод-  
ны, застыглы ў спліне твар... У зубах—традыцый-  
ная люлька.

... Да прахадзячага:

— Пліз, сэр!.. Як прайсьці на Францішканскую вуліцу?..

Вочкі прахадзячага загараюцца нядобрым агоньчыкам. На твары—съпярша злосьць, потым—нейкая не-рашучасьць. Панямецку:

— Вы амэрыканец?..

Люлька вымаецца з зубоў:—

— Ай ду нот съпік джормэн! Пліз?..

Зноў зялёны агоньчык у вочках, і,—раптам:

— Ангелец!.. Сабака!.. Паводле вымовы пазнаў!..

Сволач!.. Бі ангельца!.. — — —

Падлятае некалькі падазроных кацялкоў, кепак, ка-плюшоў. Мільгаціць нечы кулак. Люлька абрываётся ў паветры дугу і ляціць на брук. Падымаецца хвала нейкага шалёнага гармідару...

Праз пяць хвілін—падбег шуцман, стаў ля вулічнага ліхтара перад тэлефоннай скрынкаю.

— Альё!. Поліцай-прэзыдыум?.. Прышлеце бардзэй на Фрыдрыхштрасэ машыну, забітага забраць... Што?.. Так... Ангелец... Ля майго посту сёньня—пяты...

Пад'яжджае машына.

Праз пару хвілін—яна ад'яжджае. Вось—зьнікла...

Дворнік шпоткаю чысьціць кроў з панелі... На бруку—адзінокая люлька... Ня дыміць...—Патухла.

Э-за рогу выходзіць нейкі абарванец.

Вочы прагавіта ўзіраюцца ўва ўсе бакі.

— А!.. Люлька!..

— Давай яе сюды!

Ён нагінаецца, каб падняць, і мурмоча:

— Нам—усё гожа... У нашай гаспадарцы—усяму месца знойдзецца...

А на Унтэр-дэн-Ліндэн—шматтысячны натаўп разь-дзірае горла:

„Нямеччына, Намеччына—

Вышэй за ўсё,—

Вышэй за ўсе“...

Па Фрыдрыхштрасэ ідзе аддзел пяхоты, і далёка разносіца яго вяліственны съпей:

— Наш любы край,—

спакойны будзь!

І верна стой,

варта на Рэйне...



Па шляхах, па шашох, па дарогах і па съцежках Бэльгii ідуць людзі, коні, аўтомобілі, гарматы, фурманкі... Па шляхах, па шашох, па дарогах і па съцежках Паўночнае Францыі ідзе пяхота, коньніца, артылерыя, інжэнэрныя войскі. Пройдзены ўжо: Льеж, Намюр, Шарлеруа, Ліль, Сэн-Кантэн. Гараць ужо: Рэймс, Камбрэ, Комп'ен—цяжкія саракадзвіх-сантымэтравыя „бэрты“ дэяўбуць па сусветнай ста-ліцы—па старым Парыжы... Французскі ўрад уцякае ў Бордо... На рэчцы, на Марне вырашаецца лёс сталіцы Францыі,—лёс вайны...

Зрэзаная, расьпятая, разарваная, разрытая зямля.  
У ёй—людзі... Мэрам тыя чарвячкі: такія мізэрныя  
нікчэмныя... Яны закапаліся глыбока ў траншэі, а  
зьверху, на паверхні—пекла. Рвуцца з усіх бакоў  
знарады, фантастычным казачным конікам стракоча  
кулямёт, суха вухкаюць гарматы, жабамі плююцца  
бомбакіды... Небасхіл—бясконца і бяз меры засыпі-  
лае дым,—французы завесаю маскуюць перасоў-  
ваныні сваіх войскаў... Недзе ўгары тарахціць про-  
пэлер...

— Бум-бабах!—цяжка адказвае яму гармата...

— Чыя?

— Хто яе разъбярэ!..

— Так... Дык вось і вайна,—думае Альфрэд.—  
Вайна...

— Нічога... за тры-чатыры тыдні ўсіх не параб'юць... Нехта застанецца... Можа я... А тады... О!..  
Толькі-б зайсьці ў гэты распракляты Парыж... Тады-б  
усяду канец...

Раптам—каманда:

— Зьбірайся!..

...Ля ходу зносін цэлы натаўп...

— Куды?

— У атаку?..

— Не,—зараз прыдуць нам на зымену баварцы, а  
мы—у тыл...

...Шалее вайна... Рвуцца над галовамі шрапнэлі...  
Зусім нізка аэраплян „рэжа“ кулямётам... Б'е ба-  
бан... Нешта бравурнае... Выйшлі з „лініі агня“, і

таму ідуць згуртаваным ладам... Зграбныя шэрагі!..  
Нага ў нагу, крыху абарваныя, але затое—ідуць,  
гледзячы праста перад сабою, нага ў нагу,—нікто  
ня скосіць вочы ўбок,—ідуць па съцежках лясных,  
па дарожках...

— Эй, вы, чаго насы павесілі?—крычыць гаўптман  
фон-Орфайген:

— Песьню!..—песьню!.. Каб усім д'яблам моташна  
стала!

Наш любы край,  
спакойны будзь!  
І верна стой  
варта на Рэйне...

· · · · ·

Разъдзел III  
Труа Клю

— А бачыў братка Альфрэд,—баварцаў, дык тых у акоп увайшло разоў у пяць менш, як нас...

— ?..

— Ці ня прыкрыць адступлење?..

— Кінь, дурніца, пасълязаўтра ў Парыжы на дзяў-  
чат пойдзем...

— ?..

■

— Кажу—на ўсход ішлі...  
— Не, на поўдзен...  
— А я кажу—на ўсход!..  
— Усёроўна,—кажу табе—адпачынак...  
— А Парыж троі дні, як ужо наш павінен быў  
быць... Ды не ўзялі-ж!  
— Вазьмем... Затрымаліся...  
Па шашох, па шляхох, па прасёлках і па пралесках

Паўночнае Францыі ідуць войскі... Яны ідуць з заходу на ўсход, і з усходу на захад. Яны ідуць з поўдню на поўнач, і з поўначы на поўдзень. Яны ідуць, пяхота, конніца, артылерыя... Вось мерна тупае нагамі 398-ы полк ляндштурмістых...

- Альфрэд, а як на Марне?
  - Хто-ж яго ведае...
  - А Морыц сустрэў аднаго прыяцеля з 215-га баварскага,—ён адтуль...
  - Ну, што, блізка да Парыжу?..
  - Кажа, тысяч сто, ці мо' больш нашых палягло.
  - Што-ж... Съмерць, ці перамога!..
  - То-ж і я так кажу... Адступілі...
  - ?—
- . . . . .

■  
— Стой!

- ... Тупат адразу абарваўся...
- Квартэрмайстар!
- На месцы, пане гаўптман!

■  
— Што гэта за вёска?

- Здаецца Труа Клю...
- А дзе жыхары?..
- Паўцякалі, ці-ж ня бачыў,—скроль пуста...

— Эх, даўно ня спаў я на добрым ложку!..

— І на падлозе, Альфрэд, ня дрэнна, калі змару́йся!.

— Але так, як зараз, куды лепш!.. Ведаеш, братка, гэта мне нагадвае як калісьці, у хаце, у Бэрліне...  
... і замаўчаў раптам неяк адразу—нешта ўнутры абарвалася:

... У хаце? Як далёка яна... Якая хата?.. ды ці была яна калі-кольвек, ці ня сънілася...

І раптам:

— Фрэддэі...

— Фрэддзінька!..

— Фрэддэі!..

— Фрэ... аaaa!..

... Па шчаце, пад вокам пацякло нешта цёплае салёнае... Кранулася вугалка губ... Альфрэд Кляйн зусяе моцы съціснуў кулакі...

І забыўся на выгаднае ложка. Дарма, што змораны:  
доўга ня мог ён заснуць...

Адпачынак. Раньне.

— Кляйн!—табе ліст!

— Га?

Зыліпляя вочы.

Працірае...

... „Прышлі да нас казакі, а ўцячы мы не пасьпелі... Сапраўдныя дзікуны...

... Прычапіліся да таты, каб дастаў сала.

... Узялі ўсё... Вечарам прыйшлі зноў па сала.

... Сала ня было... Развлаваліся страшэнна...

Засеклі... Матка, убачыўши тату мёртвым—упала...  
думалі—самлела... Лекар сказаў, разрыў сэрца... Вільлі  
забіў аднага казака і ўцёк... Прычапіліся да мяне...  
п'яныя... Нарэшце—я ўцякла... Дзе Вільлі—ня ве-  
даю...

Я ў Кэнігсбэрзе...

Твая сястра Ліза“...

З разарванным кувэртам у аднай руцэ, з памятным  
лістом у другой, стаіць Альфрэд Кляйн...

Вачыма ўтаропіўся ў нейкі пункт на съценцы, недзе  
высока, пад столълю...

Маўчыць...

— Пэтэр,—што з ім?

— З кім?..

— З Кляйнам!..

— Га?..

— Ліст ён атрымаў...

— Дык чаго-ж пытаешся,—ці-ж не разумееш?..

— Хадзем... Эй, Кляйн!.. Хадзем, вып'ем, братка!

Маўчанье.

Пойдзем, Фрэдзі, даражэнкі,—чаго там!  
(Фрэдзі... Фрэдзінка... гэта-ж яна... клікала так...)  
— Ну, Фрэдзі,—хадзем... Эй, Франц, ці-ж ня ба-  
чыш, ён нічога ня чуе... бяры яго пад руку, вядзэм...

... Труа Клю...

Разбураныя будынкі...

Пустыя сялянскія хаты...

Касьця粗рапам глядзяць на пляцы папаленая напоў-  
разбураныя муры касьцёлу...

А побач—(на вайне ўсяк здарaeцца)—жыў кюрэ,—  
францускі ксёндз, і яго камяніца пустая, але цэлая...

Добрая камяніца... Прасторная.. Цяпер тут — па-  
ходны шынок.

Пілі. Доўга пілі... Пілі шмат.

Не набром (немцы ня любяць піць набром). Не. Ма-  
ленечкімі глыткамі. Смачнае шампанськае ў скляпох  
сялян-вінаробаў!..

Пілі. Доўга пілі. Пілі шмат.

Больш за ўсіх—Альфрэд Кляйн.

Так хацелася ўпіцца, забыцца на ўсё,—дык не!

Колькі ні піў, а думкі—свежыя,—яскравыя...

І толькі ўсё больш бордзым ройлам лётаюць яны  
ў мазгох. Круцяцца, быццам тыя жорны ў млыне.

І такія яскравыя, такія свежыя...

... Яскравыя да жудасьці...

... Яскравыя да шаленства...

Таварышы — узрушаныя, гавораць узънята, — бяс-  
конца, бязъмеры... Перабіваюць адэін аднаго... Блы-  
таюцца...

— Пэтэр, Фрэддзі,—чаго так сядзець,—пойдзем да  
дзяўчат, там весялей.

... Фрэддзі маўчыць, ён ня чуе...

— Куды?—пытаетца Пэтэр...

— Ды там, бачыў шыльду: „Школа“. Там цяпер  
паходны публічны дом...

— Фрэддзі, хадзем!..

... Маўчаньне...

— Хадзем, Фрэддзі, ці-ж ня чуеш?

— Ды кінь ты яго, Франц,—куды яго, з ім мо-  
ташна будзе...

Франц застыў у разважаньні...

— Хадзем, Франц, чаго там!..

Пэтэр падымаецца з лаўкі і накіроўваецца да дзъвя-  
рэй. Франц — ідзе—съследам...

Альфрэд устae.

— Куды?

— Ці-ж ня ўсёроўна... Пайду.

І раптам—успамін:

— Фрэддзінъка!..

— Фрэддзі!..

— Фрэ... аaaaa!..

Вочы Альфрэда Кляйна пашыраюцца, утаропваюцца  
у дзъверы...

... На твары—балючая нерашучасць.

А за суседнім столікам:

— Браткі,—ведаеце?—Адольф—бяз вестак зьнік,—  
пэўна французы ў палон узялі...

— Чуў, чуў... А Эдуарду — паўгалавы адарвала...

Сам бачыў...

— Так. Раўль—дык яму нічога: лекар нагу адцяў—  
жыў, і дахаты пэўна вернецца!..

Альфрэд, як у съне, машынальна запіхвае руку ў  
кішэню...

— „Парттабака“, „Цыгарачку закурыць“... Але за-  
мест яе старая газэціна перагнутая акуратна, зло-  
жаная...

... Машынальна, як у съне, быццам гэтага яму толькі  
і трэба, Альфрэд разгортвае яе. На першай ста-  
ронцы, вялізнымі літарамі слова:

### „ВАЙНА“!

— „Вайна“—мурмоча Альфрэд, як у съне.

— „Вайна“—...—

— „В-а-й-н-а!..“

— „Д'ябал“!—

— „Вось, што гэта такое,—вайна!..“

І шпаркімі крокамі Альфрэд выходзіць з шынку  
на вольнае паветра...

— Што гэта з ім? Ці не звар'яцеў часам?—пы-  
таюцца за суседнім столікам...

— Ат!—нейкі ліст сёньня атрымаў...

— А!—Ну, нічога, абыйдзецца...

#### Разъдзел IV

### Звычайная гісторыя

Пасъля Марны—была Сольдаў, пасъля Сольдаў—Варшава... Былі бязъмежныя роўнядзі Ўсходу... Былі гарыстыя цясьніны Поўдню... Быў Аўгустоў, была Цэр-Планіна.. Па ўсім съвеце—як ашалелыя ішлі людзі, войскі, ішлі коньнікі, ішла артылерыя... Па ўсім съвеце—як ашалелыя насліся цягнікі: з людзьмі, з войскам, з гарматамі, з амуніцыяй, з харчамі... Па ўсім съвеце—як ашалелыя насліся цягнікі. Цягнікі з людзьмі, жывымі і паўжывымі, і зусім бяз людзей. Цягнікі са знарадамі, з харчамі,—і зусім бяз нічога...

Так было,—і нарэшце сталася больш цягнікоў з раненымі, з хворымі, як са здаровымі, больш цягнікоў са знарадамі, з амуніцыяй, як з кормам, больш цягнікоў зусім пустых,—з расчыненымі дзвіярыма вагонаў—як цягнікоў з харчамі...

А ѿ Бэрліне—жыцьцё ішло—сваёй—не сваёй чаргою — але ішло,—пасоўвалася наперад — як пасоўвалася наперад вайна, войскі (чые?—хто іх разъбярэ!), як пасоўвалася наперад съмерць, хваробы, пошасьці, голад...

Рог Бэрнардынскае і Моабіцкае вуліцы. Хлебная крама. Стайць чарга. Чалавек пяцьсот. Хто?— Жанчыны, дзеці, старыкі.

Вось—цётачка Элізабэт,

Атрымала яна, старэнккая, свой кавалачак хлеба,— 250 грам, ды кілё бульбы,— цяжка, старэнкай, але нішто: нясе гэта, бы каштоўнасьць якую, дахаты...

... „250 грам хлеба!..“

... „На тыдзень...“

... „І бульбы... 1 кілё...“

... „Таксама на тыдзень...“ — — —

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!..

— Бэрлінэр Тагэблят!..

— Турэччына выступіла супроць хаўрусьнікаў!

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!.. — — —

... „Турэччына... Гэта добра, думае старэнккая. Цяпер—будзе хутка хлеб... Вайна скончыцца.

... Бо немажліва-ж...

— „250 грам хлеба!..“

— І гэта на тыдзень!...

А па вуліцы,—па Фрыдрыхштрасэ, і па Унтэр-дэн-Ліндэн паўзе натаўп.

Плякаты,—як і калісь.—

І съпевы—тыя-ж:

„Нямеччына,—Нямеччына...

вышэй за ўсё...

вышэй за ўсё“...

Праходзіць натаўп ля палацу і заліваецца,—разьліваецца, рассыпаецца ў шалёным крыку:

— Кайзэру,—ура!..

— Гох!..

— Гох!..

— Гох!..

■  
Пан фабрыкант, гэр Майкель, і пан інтэндант, гэр Грас,—сядзяць у рэстаране...

... Шампанскасе стаіць на стале, як заўсёды, у срэбным вядзёрку ў лёдзе... ...Абед...

— Ах, пане Грас—каб вы толькі ведалі, як цяжка цяпер знайсьці вось гэтых остэндзкіх вустрыц!..

— Ведаю, ведаю, даражэнкі мой,—нават больш таго скажу:—учора, дык мой кухар меў нахабства падаць да стала—гамбурскія, замест остэндзкіх...

— Пакаштуйце гэты ананас, ён вельмі добры,—гаспадар учора толькі атрымаў,—праз Швэцію...

Фрыдрыхштрасэ. Трэцяя гадзіна. Народу шмат. Як  
калісъці... Але толькі—народ крыху ня той: людзі—  
сухарлівія, часам, з бліскучымі вачыма. Часам—  
змораныя. Шмат жанчын, кабет, дзяцей. Мужчын—  
значна менш. Але і тыя—або старыя, або калекі,  
або вайсковыя.

Вось ідзе пад руку з сваёю каҳачаю (ці з каҳанаю?—  
Вайна шпарка збліжае людзей) адпускны салдат.

Ён рады:

на тыдзень вырваўся з гэтага пекла, мае магчымасьць  
правесъці цэлы тыдзень палюдзку—у родным сваім  
месьце—убачыць старых бацькоў, паходзіць па тэ-  
атрах, па кіно,—пажартаваць з прыгожымі жанзы-  
намі. Так,—жанчынамі—бо мала неяк вайна пакі-  
нула дзяўчат... Ён рады.—Ідзе з ёю пад руку, жар-  
туе, съмляецца.

Раптам:—маладцавата робіць „вайсковае прывітань-  
не“. Яна глядзіць на яго са зьдзіўленнем,—а віноў-  
нік усяго—обэр-лейтэнант, барон фон-Вэск, ледзьве  
дакрануўшыся адным пальцам да картуза, паважна  
плыве далей...

У гэты дзень, як і ўчора, як тыдзень ці мо' год  
таму назад, Грэхэн—галодная, змарнелая, блядая  
(але такая-ж прыгожая, як і тады)—устала раніцаю  
з ложка і, ня сънедаючы, пайшла на працу.

Сонца пяшчотна цалавала муры сваімі першымі ра-  
нішнімі праменнямі. Грэта ішла па вуліцах,—яна

сыпялась, трэ' было пасьпець у краму перад яе адчыненем, каб не атрымаць вымовы ад гаспадара. Выгляд яе быў пануры і стомлены.

...А там, у краме—трэба мець вясёлы, ветлівы выгляд,—думала яна. Трэба здагадзіць купцом... Гастрономічныя крамы ўжо адчынены.

Вось крама фірмы „Шмідт і К°”...

...У вітрыне сёньня—вялізны чырвоны вараны омар... Омары—не нормаваны продукт...

Яго можа купіць кожны, без усялікіх картак...

Але ён каштуе 10 марак фунт...

...А Грэхэн атрымлівае 120 марак у месяц пэнсій, з якіх 40 трэба аддаць за кватэрку.

—...Ах, каб гэта хоць бульбы якой пад'есыці,—думала Грэхэн. Есьці-ж хочацца...

І яна адварочваецца ад вітрыны, ідзе далей.

—...Есьці хочацца,—думала яна...—А тут трэба мець ветлівы выгляд...

...За канторкаю заўсёды стаіць гаспадар, пільна аглядае ўсю краму.

—Ветлівей з пакупцамі, паненачкі,—заўсёды гаворыць ён.—Ветлівей што-б ні здарылася... Больш вытраманаесьці... Інтарэсы фірмы перад усім... Ветлівей...

—...А гэтая пузатая мужчына,—старая бабылі, у важных сурдутах і цыліндрах...

Самая галоўная пакупцы...

Гаспадар перад імі лётае, круціцца, бы чорт пад крапідлам...

З імі трэба быць асабліва ветлівай...

А яны што?

— Для іх прадаўшчыца не чалавек, а так, жывёліна нейкая,—ці завадны аўтамат...

...Часам нахабства, паскудзтва ўсялякае гавораць...

...І з імі—ветлівей...

— Д'ябал...

...Каб хоць хутчэй тая вайна скончалыся...

...Вайна...

...Фрэддзінъка мой... што з ім?..

Ці жывы ён яшчэ?.. Мо' забіты?..

■  
У часе абедзенага перапынку Грэтахэн не хадзіла дахаты.

Яна ведала: у хаце ёсьць толькі невялікі аکрайчык „к-к-хлеба“—(гэтага сурогату, у якім жмакаў больш як муکі) ды штучкі з чатыры бульбіны.

Яна сказала цётачцы Элізабэт, каб тая папалуднавала сама, бо яна, Грэтахэн, запрошана на абед да падружкі...

Але яна ведала, ніхто яе не запрашаў, ніхто не запросіць,—ня тыя цяпер часы, каб хто запрашаў на полудзень...

Паслья перапынку зноў, галодная, узялася за працу.

■  
Барон фон-Вэск—обэр-лейтэнант, таксама мае водпуск на тыдзень.

Ён прыехаў пабачыцца з баронэсай-маткаю.

Гэта—офицайна.

А неофицайна,—зразумела,—абрыдзела яму ў тым глухім провінцыяльным гарадку, у якім стаіць ягоны штаб... Трэба ўстрасянуцца, пажыць хоць крыху палюдзку...

Барон фон-Вэск сёньня апранецца ў цывільнае.

Форма страшэнна абрыдзела, а фрак гэтак ідзе яму да твару.

О, сёньня барон Вэск мае намер весела правесьці час... Ён папаезьдіць па тэатрах, па кафэ, па шантанах...

Толькі—барону патрэбны новы гальштук.

...Ага! Вось галянтарэйная крама...



На баронавым твары застыла самаздаваленъне. Э пагардлівай усъмешкай агледзеў ён усю краму.

— Ага!—Вунь прыгожаньская якая прадаўшчыца,— падумаў ён.

Падышоў да Грэхэн.

— Дайце мне гальштук.

— Калі ласка, паночку.

Рукою ў белых замшавых пальчатках перабірае барон раскіданы па прылаўку тавар.

— Што?.. Гэта?..

— Дрэны!..

Узіраецца ў прадаўшчыцу, падміргвае вокам, усъміхаецца...

— Дайце мне, фрэйляйн, нешта такое-ж прыгожанькае, як ваша ўласная шыйка!

...Якое нахабства,—думае Грэхэн. Але прыпамінае, што трэба быць ветлівей.

— Гэты нікуды ня варты,—грэбліва кідае барон, і зноў усъміхаецца.

— Каб гэта можна было-б заместа гальштука абкруціць сваю шыю вашымі ручаняткамі!..

Грэхэн з жахам пазірае на яго. Крущіца ў гору даўгі вус „а ля Вільгэльм“.

— Можа гэтакі, паночку?..—сарамліва пытае дзяўчына. А ў самой у галаве:—Ах, каб хутчэй гэта скончылася... Немагчыма... Есьці хочацца...

А барон увесь час узіраеца ў яе і думае:—От халерка!—каб як-небудзь гэта... Рэдкі әкзэмплярчык!..

— Ах, фрэйляйн,—каб гэта пазнаёміцца з вамі хоць крыху бліжэй, я згодзен адкупіць усе гальштукі, якія вы мне запрапануеце...

Дзяўчына з жахам пазірае на яго.

... Сволач,—думае яна.—Хаця... Ці-ж ня ўсёроўна?..  
Маўчыць.

Думае.

Дастае яшчэ адну скрыначку.

— Можа вось гэты вам да спадобы?

— Вось гэты я вазьму,—ён прыгожы, але ён—нішто супроць вас, фрэйляйн...

— Загарнуць?

— Калі ласка... Але толькі, мо' загарнулі-б вы і самую сябе ў дадатак.

У Грэты халадзее ўнутры.

Сэрца стукае моцна-моцна з перабоямі.

У родзе адразу перасыхае...

— Я буду вольнай а сёмай гадзіне, паночку,—нерашуча адказвае яна, і адчувае, як перарываецца яе голас...

— От гэта так! Гэта я разумею,—круціць свой вус барон.—А сёмай гадзіне я чакаю вас у майм аўтамобілі на бліжэйшым рагу, направа...



На Фрыдрыхштрасэ—эноў натаўп:

— Прэч хаўрусьнікаў!

— Няхай жыве Нямеччына!

— Няхай жыве наша слаўнае войска!

Ідуць. Далёка чуецца на вуліцы съпей:

— Наш љубы край—

спакойны будзъ...

І моцна стой,

варта на Рэйне...



А вечарам—

Коўзка.. Съцюжа. Туман.

Блішчаць западэлья вітрыны...

Блішчыць мокрая асфальтовая панэль.

Усімі магчымымі колерамі і водценямі съвеціца будынак Опэры.

На будынку Рэйхсбанку—палымнянымі літарамі за-  
пальваецца рэклама:

Курэце толькі папіросы  
**ОКАСА-ЗАРОТО**

Смак!

Таннасьцы!

Запальваецца і тухне, але замест яе ўжо не зьяў-  
ляецца, як калісьці, перад вайною:

**„КУ НІРОЛЬ“**

Не. Сьпярша ідзе спэцыфічнае для ваенныx часоў  
„эрзац“ (сурогат):

Лепшае піва  
**ЭРЗАЦ-МЮНХЭН**

Таннасьцы!

Смак!

Монотонна, цяжка тупае тысячаногі натаўп... Ёкаюць  
пугамі фурманы... Гудуць шпаркія аўто. Як ашалелы  
ляціць трам... Бэрлін гуляе. Бэрлін весяліцца. Бэрлін  
увесь, здаецца, у тэатрах, у шантанах, у вар'етэ,  
у кіно, у рэсторанах... Ці ўвесь?

...Моабіцкая вуліца...

Вось ён, вялізарны шасьціпавярховы дом... Сюды  
некалі штодня прыходзіў Альфрэд Кляйн...

Вось тая малюсенькая кватэрка на трэцім паверсе.  
Два такія ўтульныя пакойчыкі і кухня...

Але цяпер — тут ужо ня тыя людзі. Не, Альфрэд  
Кляйн сюды ніколі ня ўвойдзе, сюды, дзе столькі  
любых успамінаў...

Тут — чужыя людзі...

А тыя, што калісьці былі тут, — старэнская ѽетачка,  
гадоў пад шэсцьдзесят і зграбненская дзяўчынка  
гадоў з восемнаццаць, — іх ужо даўно тут няма.  
Вайна, — тая вайна, што вырвала Альфрэда з Бэр-  
ліну, што пагнала яго па чыгунках, па шашох, па  
шляхох і па съцежках, — тая-ж вайна выкінула ста-  
рую з дзяўчынкаю, выгнала, загнала кудысьці на  
шосты паверх, туды, дзе столь ня простая, — пу-  
катая; туды, дзе нізка, дзе над самай падлогаю па-  
чынаецца маленечкае вакенца, туды, дзе съятло, дзе  
„шмат паветра“ (як хваліцца старая); але дзе так  
страшэнна холадна зімою, асабліва пры сучасным  
крызісе на апал...

І сёньня старэнская мерзьне.

На вуліцы — холад, туман, склізка...

У хаце — съцюдзёна, ой, як съцюдзёна!..

І — адзінота...

Позна...

— Грэхэн, — дзе яна?..

Ці не папала пад трам?..

Не... Занадта спрытная...

...Пэўна, да сяброўкі, да Алісы пабегла, — палку дроў

іазычыць: ведае сардэчная: у хаце вугальле распалиць няма чым...

Ня съпіць старэнькая...

Чакае...

А на будынку Дзяржаўнага банку усім колерамі і  
адценнямі гарыць рэкляма...

Монотонна, цяжка тупае натаўп.

Ёкаюць пугамі фурманы...

Опера.

Спектакль скончыўся. Гледачы выходзяць...

— Гэй, машина!

— Ёсьць, паночку!

Увайшлі ўдваіх: барон фон-Вэск і Грэтхэн.

— Шоффэр! Гані ў Апольлё!

...Ноч... Туман... Съюжа...

...Малінавымі праменчыкамі гуляюць па мокрым  
асфальтавым бруку вулічныя ліхтары. Монотонна  
тупае тысячаногі, але ўжо крыху радзейшы натаўп.  
Ёкаюць пугамі фурманы. Дзывініць шпаркі трам...

Нейкае ашалелае аўто ляціць, бы звар'яцеўши, па  
брку, ускідвае з разъбегу зрэнкамі на санлівага  
шудмана, што стаіць на рагу і зьнікае там, адкуль  
і з'явілася,—у сіняваты блакітным тумане. Бэрлін гу-  
ляе. Бэрлін весяліцца, Бэрлін, здаецца, увесь у тэ-  
атрах, у вар'етэ, у шантанах, у кіно, у рэсторанах,

у танцгайзах, у отэлях і ў танных мэбляваных пакоях... Увесъ?..

Не!..

Старэнъкая цётачка (такая старэнъкая: гадоў шэсцьдзесят, ці мо' больш)—яна ў хаце, яна мэрзыне, яна плача, яна адзінокая...



...Зноў запальваецца і гасьне слова „Кукіроль“ на будынку Дзяржаўнага банку, зноў зъмяняецца яно півам „Эрзац-Мюнхэн“... Зноў дзіка равучы, пралятае міма нейкае аўто; пралятае, але ня так, як тады: яно не зынікае, яно затрымліваецца, спыняецца...

Вось яно стаіць ля ганку „Паляс-Отэлю“...

Ноч.

Раньне.

Съюжа.

Туман.

Сълізка.

Съпіць Бэрлін. Съпіць...

Съпі спакойна,—горад фабрычных комінаў і Алеі Перамогі,—горад Бісмарка і Карла Лібкнэхта,—горад калек, дзяцей, жанчын, вайсковых і прахвостаў! Съпі спакойна!..



Съюжа... Коўзка... Туман... Суэмрок...

Яшчэ гараць на будынку Рэйхсбанку каляровыя лямпкі электро-рэклам... Раскідваюць яшчэ сваё

цъмянае съятло вулічныя ліхтары. Мокры асфальт,  
як люстра, адбіае срэбра праменъняў.

Съшіх Бэрлін.

Ня чуваць больш грукату і тупату, ня відаць шпар-  
кіх аўто; калі-ні-калі прастукае коламі па рэйках  
амаль пусты дэяжурны трам, ды рэдкія адзінокія  
крокі выпадковага начнога прахожага рэхам адда-  
дуща ў бязълюдным завулку...

Съвітанье...

Бялесы туман глытае цъмяныя праменъні ліхтароў.

У далячыні грукаціць першая фурманка...

І раптам—тухнуць ліхтары, зынікае съятловая рэ-  
клама...

Раніца пачынае гудзець тысячамі фабрычных гуд-  
коў.

Адчыняюцца бакалейныя, гастрономічныя, колёні-  
яльныя крамы...

Вуліцы зноў пачынаюць поўніцца людзьмі.

Вось—гандляр штурхае сваю ручную каламажку з  
садавінай.

Вось зноў—ля пякарні—вырастаете чарга людзей,  
пераражна жанчын: кожная імкненіца пасыпець атры-  
маць свае сто грам „к-к—хлеба“ (Keiserliches Kriegs-  
Brot).

Гудкі ня спыняюцца.

Па вуліцах тупоча тысячаногі натаўп рабочых,—  
съпяшаюцца стаць на працу, (—прамысловасць  
амаль ўся мілітарызавана,—за спазненіне—суровая  
кара.

А ў „Паляс-Отэлі“—вокны яшчэ задрапаваны цяжкімі ваўнянымі фіранкамі. Там—яшчэ нач. Там—не сьпяшаюцца...

2

У Шарлётэнбургу, у вільле-Вэск—таксама, фіранкі яшчэ не падняты, там яшчэ нач, усе сьпяць.. Ня сьпіць толькі старая баронеса: старая,—шэсьцьдзесят год; бяssonьне турбуе яе ўжо даўно (старасць—ня радасць). Удзень баронеса кладзецца спаць некалькі разоў; за абедам вочы зъліпаюцца (вядома, як пастарэла, так і сапсела), па абедзе зноў кладзецца спаць, а ўначы—бяssonьне: сэрца б'ецца. Маладая „компаньонка“ кроплямі яе частуе: бяз лекаў сама ня сьпіць. Баронеса вельмі зморана, знэрвавана: кіраунік спраў штодня робіць мэльдунак—валюта падае; дэяржаўная рэнта таксама; расійскія пазыкі на біржы ня котыруюцца; грэцкія—ня варты і ламанага шэляга; акцыі Багдацкае чыгункі, Золінгенаўскія, Усходня-Афрыканскія, Вэстфальскія—падаюць штодня. А сын—малады барон Вэск—„на фронце“ (—у штабе Ўсходняга фронту), у Рaciі, у Коўні (ді як там завецца той гарадок?)—страшна, каб не загінуў ён там: вайна—штука жорсткая, бязълітасная... Вось цяпер—добра: прыехаў сынок на два тыдні на пабытку, нішто яму не пагражае. Адпачне, павесяліцца крыху...  
— Эн্যні,—зьвяртаеца баронеса да сваёй „компаньонкі“,—што, барон прыйшоў?

Тая—(маладая дваццацідвохгадовая прыгожая дзяўчына)—апускае вочы, ружавее, успамінае, як учора раніцою цалаваў яе барон палка-палка, а потым... Не, баронеса, пан барон Вэск яшчэ ня прыйшоў,— адказвае яна і на сэрцы ў яе (хоць ведае, што няма ёй на што спадзявацца), робіцца неяк горка і крываўдна.

— Няма яго, сынка майго,— думае баронеса,— а ўжо-ж восьмая гадзіна... Нішто! Хай павесяліцца пасъля „фронту“!

— Энныі, загадайце, калі ласка, каб мне прынесьлі кубачак чорнае кавы...



А раныне гудзіць, зывініць, грукаціць, тупоча...  
...Вось адчынілася піўная,— насупроць яе,—пішча-  
папяровая крама... З крыкам ляціць газэтчык!

— Berliner Tageblatt...

— Berliner Tageblatt!..

— Ранішняе выданьне;..

Адчыніеца на рагу кнігарня... Насупроць яе—цэлы натоўп: служачыя галянтарэйнае крамы... Вось, з ключамі, падыходзіць гаспадар. Дзьверы расчыніяцца, рассоўваюцца жалезныя вакеніцы... Натаўп служачых уваходзіць у памяшканьне. Распранаюцца, займаюць свае месцы...

Адзінаццатая гадзіна.

У „Паляс-Отэлі“—усё ўжо даўно заварушылася.

Па калідоры другога паверху, па мяккіх каляровых дыванах лётаюць лёкаі, разносяць ранішнюю каву. Нейкі апрануты ў піжаму пузаты пан ля расчыненых дзьвярэй свайго нумару загадвае калідорнаму падрыхтаваць яму гарачую ванну.

Адчыненца адзінаццаты пакой.

Выходзіць з яго сарамлівая дзяўчочая постаць.

Асьцярожна, каб не зьвярталі на яе ўвагу, праходзіць яна па калідоры, выходзіць на сходы.

А там, на пляцоўцы, між другім і першым паверхамі—кароткі зірк у люстра, і твар дзяўчыны заліваецца густой чырвонай фарбай.

— Я зусім не такая,—думае яна,— я стала нейкай іншай...

І раптоўны жах нечаканы съціскае грудзі, спыняе дыханье:

— Што скажа цётачка Элізабэт?..

Ля вялізарных шкляных дзьвярэй вэстыбюлю з застылым у ветлівай абыякасці тварам стаіць швайцар, і Грэхэн здаецца, што ў бяспалкіх ягоных вачох зіхціць вясёла-насьмешлівы, крыху пагардлівы агеньчык.

Яна зноў чырванее і, паскараючы крокі, моцна съціскае ў руках свой тоненъкі рыдыкульчык...

— Што скажа цётачка Элізабэт?.. Здагадаецца..  
Ат!

Хай будзе, як будзе!..

Грэхэн ідзе па вуліцы.

Нэрвова кусае губы.

Ля вітрыны загармістра—на вялізарным гадзінніку  
заўважае: палова дванаццацатае.

— Божачкі! А як-же з майм гаспадаром?..

Яна паскарае крокі...

Вось і галянтарэйная крама...

— Усё як даўней—пралятае ў яе галаве думка,—  
усё як даўней...

Яна адчыняе вялізарныя дзвіверы і на хвіліну на  
шкле бачыць сваё адлюстраванье.

— Божачкі!.. Я зусім не такая!.. Ня тая!..

Уваходзіць.

І адразу бачыць:

За яе прылаўкам—другая,—Трудхэн яе таварышка.

Грэта азіраеца ў замяшаньні.

Але тут—міма прабягае заклапочаны гаспадар, і  
замяшанье яшчэ больш павялічваецца.

Гаспадар спыняеца на хвіліну.

Жорсткі як заўсёды.

Рашуча суровы.

— Я хацела толькі сказаць, гэр Мінц...

— Вы можаце мне нічога не казаць,—бязълітасна-  
цьвёрда адказвае той.

З хвіліну пазірае на яе зеленаватымі аганькамі  
вачэй.

— Такія працаўніцы мне не патрэбны! Можаце  
ісьці, куды хочаце.

Грэтхэн робіцца зусім чырвонай.

Нэрвова сціскае пальцамі рыдыкуль.

— Я хацела толькі сказаць...

— Ня трэба! Няма чаго! Я вам ужо сказаў!  
Гэр Мінц паварочваецца на абсацах і паважнай хадою ідзе да свае канторкі.



А гадзіны праз дзьве, у Зігес-Альле,—у Прысадзе  
Перамогі—бяспалка сядзела на лавачцы адзінокая  
дзяўчына.

Закінула ўверх галаву, вачыма ўтаропілася ў вузеньку палоску нябеснае сіні.

Раптам—гучна зарагатала.

Пара прахожых спынілася пасярод прысады і здалёку націраюць дзіўныя гэтывя яе паводзіны. Да іх пачалі зараз-жа далучацца яшчэ і яшчэ.

А Грэтхэн—рагатала.

— Што з ёю?—пыталіся цікаўныя.

Але ніхто не падыходзіў: рагоча дзяўчына, можа вар'ятка якая, ці што,—каму да яе якая справа? Памалу рогат перайшоў у галосны надрыўны плач... Нейкая маладая жанчына з падфарбаванымі вуснамі і бровамі агідліва азірнулася на тых, хто стаяў побач і падышла да Грэтхэн.

— Што з вамі, фрэйляйн?.. Скажэце, калі ласка!..  
Грэтхэн адказвала толькі яшчэ больш глухім плачам.

— Ня плачце, любая фрайляйн... Ня плачце... Ці-ж мала што здараетца ў жыцьці?..

І падфарбаваная жанчына села побач з Грэтхэн, прытуліла яе галаву да сваіх грудзей.

— Фрэ... фрэ... фрэ... — ээ — дзінька,—ледзьве магла яна разабраць у Грэтхэнавым плачи.

— Нічога, мая любая... Усё на съвеце здараецца... Ня варта плакаць... Заспакойцеся...

Але Грэтхэн плакала ўсё больш і больш.

Натаўп цікавых разрастайся. Кола ля лаўкі ўсё больш звужвалася.

— Што з ёю?—пыталіся людзі,—чаго яна плача?

— Чаго яна плача?—пытаўся пузаты нейкі, напэўна гандляр-каўбасынік...

— Ат, аб Альфрэдзе нейкім плача!—тлумачыў другі, таксама відаць, крамнік.

— Пэўна любага на вайне забілі...

Хвіліны дзіве гаманілі людзі навакол дзяўчыны, а тады прышоў шуцман, пачаў разганяць натоўп:

— Ідзеце, ідзеце! Чаго скупіліся?.. Праходзьце!..

Цікаўныя адышлі на некалькі кроакаў далей, але засталіся стаяць. Толькі што круг крыху раздаўся ў бакі...

— Ну, не знайшлі іншага месца плакаць!—жорстка звярнуўся шуцман да Грэтхэн.—Зьбіраце тут толькі натаўп... Уставайце, паненка! Уставайце і ідзеце дахаты!

Грэтхэн паднялася. Стала. Закрыла твар рукамі.

— Ну, ну, ідзеце сабе да хаты!.. — не сунімаўся шуцман.

Падфарбаваная жанчына ўзяла Грэтхэн пад руку.

— Хадзем, любая мая фрэйляйн!. Ня варта плакаць!. Хадзем, я вас праваджу... Дзе вы жывецё?..

— Я... я...

Грэхэн на хвіліну съцішылася. Падумала крыху.

— Я ня маю куды ісьці... Няма ў мяне адрасу...  
Хаты...

Яна зноў залілася нястрымным плачам.

— Ну, ну, чаго стаіцё?...—ня супакойваўся шуцман,  
—праходзьце! ...Прасіць вас ці што?

Нафарбаваная жанчына рашуча ўзяла Грэхэн пад  
руку.

— То хадзем, фрэйлян, хадзем, мая любая!.. Ну, да  
мяне хадзем!.. Я тут блізка жыву,—з якіх паўтары  
кварталы адгэтуль.

Грэхэн плачучы пакорліва пашла за ёю.

Натаўп расступіўся, даў ім дарогу.

— Гэй, Лізка,—перапыніла іх раптам нейкая дужа па-  
дазроная кепка з брудным крахмалёвым каўняром і  
вельмі элегантнай ляскою ў руках,—Лізка! Куды ты?  
Нафарбаваная жанчына адразу абярнулася.

— А, гэта ты, Ганс?.. Ня лезь,—няма мне часу  
зараз з табою жартаваць!

— Бач, гордая якая!

— Гордая, ня гордая, але ты адчапіся лепш, а то...

— А то што?—злосна перапытвае кепка.

— Тады ўбачыш...

— Ну, ну, чаго вы?.. —умяшаўся ў гутарку шуц-  
ман.—Разыходзісь, кажуць вам!.. А вы—ня лезьце,  
не перашкаджайце ім!.. Бачыце—цэлы натаўп са-  
браўся... Ну, ну, жыва!

Натаўп пачаў разыходзіцца.

Некаторыя рушыліся ў той-жа бок, куды ішлі Ліза  
і Грэхэн.

У ліку гэтых апошніх і абодва крамнікі.

— Ну, цяпер зразумела... Бачыш — простыуткі...  
Плача, пэўна таму, што яе кот пакінуў...

— Здаецца, што так яно і ёсьць,—адказваў другі.

І яны загутарылі між сабою пра нешта іншае.

Грэхэн кінула плакаць.

Нейкая жудасная абыякавасць агарнула яе душу.

— ...Простыуткі... — думала яна — ...простыуткі...

Ат-жа ён праўду гаворыць...

І моцна сціснуўшы пальцамі свой тоненкі рыды-  
кульчык, яна бліжэй прытулілася да Лізкі, што вяла  
яе пад руку.

## Разъдзел V

### Калі-ж, калі канец?

А час ідзе...

Колькі яго прайшло?

Хто яго ведае!..

Ашалелыя людзі—ходзяць шалёныя па шашох, па шляхох, па пасёлках, па пралесках, па горных, па балотных съдежках, руйнуючы ўсё, што ўласнымі рукамі перад тым будавалі; шалёныя ходзяць яны па съвеце,—і час ідзе, гэтак сама шалёны.

Дзень падобны да месяца, а тыдзень да году, і ўсе тыя тры шалёныя гады, ці не падобны яны ўсе разам на адну толькі доўгую зімовую ноч?..

Час ідзе, бяжыць, цягнецца, ледзьве перасоўваючы старыя свае ногі, і зноў бяжыць...

Марна скончылася, пачалася Варшава.

Варшава...

Што азначае гэтае слова ў гісторыі чалавечства?

Варшава—балота, крою насычанае—крою соцень тысяч (калі ня мільёнаў) людзей, якія загінулі за

тое, каб узяць ці абараніць яе,—кроўю немцаў, рашайцаў, аўстрыякаў, беларусаў, мад'яраў, яўрэяў, украінцаў, татараў, палякаў, літвіноў, армян, сібіракоў, грузінаў...

Час ідзе, ідзе вайна, ідуць бойкі.

Была Марна, Сэн-Кантэн, Рэймс.

Былі Остэрродэ, Лык, Кенігсберг.

Прышла чарга Прушкова.

Варшава, надзьмушуўся, бы жаба, плюеца сотнямі тысяч сібіракоў, і немцы змушаны адступіць, адышыці на лінію Лодзь-Ловіч...

Тут—лінія акопаў. Тут—„свае“: немцы, аўстрыякі, палякі, мад'яры, русіны, чехі.

Там—„яны“,— — „чужыя“,— — „ворагі“: расійцы, латышы палякі, беларусы, чехі, русіны...

Пасярэдзіне,—мёртвы абшар між „гэтай“ і „таею“ лініяй...

Мёртвы абшар...

Мёртвы...

Нават пацукі—і тыя паўднякалі з гэтага „поля“,—полья, на якім расьце ня жыта, не пшаніца, не авёс; поле, на якім расьце съмерць,—расьце і шырыца,—ширыца і расьце—усё затуляе сабою...

Раньне...

Альфрэд Кляйн стаіць у аконе і са стрэльбай у руках,—чакае, ці ня прыкажа яму хто што-кольвек...

Раптам—

Загуло нешта.

Загуло нейкай асаблівай няўцягнай сырэнаю.

Загуло недзе далёка і, усё набываючы голас,—  
набліжаеца,  
набліжаеца,  
набліжаеца...

У-у-у-у-у—бах!

Недзе зусім блізка разарваўся набой.

Высокі слуп дыму.

Дожджык зямлі, пылу, каменьняў...

А потым—як звычайна:

—санітары,

—насілкі,

—усхліпваньні,

—стогны,

—енкі...

Альфрэд стаіць на сваім месцы.

Ён съціснуў стрэльбу ў руках і моцна закусіў губу:

—Нічога... Хутка скончыца... Вось, толькі, будзе  
наступ...

## 2

Пасъля Марны было Сольдаў,—пасъля Сольдаў—  
Варшава...

Былі бязьмежныя роўнядзі Польшчы і Літвы...

Былі гарыстыя цясьніны Сэрбі...

Было Остэродэ,—была Цэр-Планіна...

А потым?..

Потым — тлум, мешаніна, блытаніна... Усё заскакала, замітусілася. Рэймс наскочыў на Іэнцо, а Вэрдэн на Коўну.

Што было съярша, што потым?—Нямаведама..

Але было тое страшэннае, быў Рэймс, было Ізонцо,  
быў Вэрдэн, была Коўна... І кожны раз—была думка:  
„Хутка канец... вось—яшчэ толькі гэты наступ“...  
Час ішоў—час съмяяўся,—а людзі—зъянтэжаныя,  
недалужныя, мізэрныя, няўцямныя, паслухмяныя,—  
хадзілі, беглі, ездзілі, елі, пілі, галадавалі, гарава-  
лі, і... старанна зынішчалі адзін аднаго...

... Заходні фронт...

... Лётарынгія...

... „Варта на Рэйне“...

Шалее вайна, шалеюць людзі, шалеюць гарматы...

... Рвуцца з усіх бакоў набоі. Фантастычным казач-  
ным конікам стракоча кулямёт. Коратка, суха плю-  
ющца бомбакіды...

Альфрэд у акопе...

... Ёкат, лязгатаньне...

Раптам—крык...

— Яны ідуць!

... Ідуць...

— Ага,—французы робяць атаку...—думае Альфрэд...

— Нічога:—хутка наш наступ,—тады, канец!..

Французкія гарматы спынілі страляніну.

Гаўптман фон-Орфайген нешта крычыць, але яго  
ніхто ня чуе.

Альфрэд высоўваеца крыху з-за бруствера.

Глядзіць наперад...

— Чорт!—мурмоча ён сабе пад нос. Пачынае аглядаць сваю стрэльбу.



Там—на полі—стадам сапраўдных д’яблаў, зігзагамі бягуць „яны“. Блішчаць на сонейку іх чорныя, як вугаль, твары; блішчаць, як сонца, вылупленыя бялкі вірлаў; блішчаць дыямэнтамі, мэрэм ненатулярныя зубы...

— „Яны“—нэгры. „Яны“—бягуць зігзагамі, каб абакуліць, падманіць „духа съмерці“,—каб зьбіўся ён са съледу, каб не дагнаў... Яны бягуць...

— Цьфу!..

Сапраўднае стада д’яблаў...

... Немцы адступаюць.

Зноў загаварылі францускія гарматы.

Съледам за нэграмі—ідуць „пуалю“—сапраўдныя французы.

Недзе з боку затарахцеў кулямёт.

Людзі падаюць, ідуць, падаюць...

Вось другая лінія...

Зараз!..

... — Бабах!...

Недзе, непадалёк выбухнуў набой.

Вось, яна, лінія...

— Хутчэй, схавацца ў акоп!..

А да „вучастку“ шәрагам пад'яжджаюць борздыя  
аўтомашыны.

Адна за аднэй.

Дапамога.

Зараз контр-атака.

— Гэй,—наперад!...

— Гох!...

... Гох!..

... Гох!...

Альфрэда падхапіў буйлівы тлумны натаўп.

Раптам,—у вушох адчайнае:

— Фрэддзінка!.. Фрэддзі!.. Фрэеээ... ааа!

■

Альфрэд адбіўся ад сваіх.

Адстаў.

Вось ён ні-то бяжыць, ні-то ідзе, кульгаючы па полі.

Навокал—стоги, енкі.

Альфрэд спатыкаецца аб нечы труп...

Аэіраецца.

І—

кроў застывае ў жылах:

Побач,—краках у дзесяці—нэгр, з нажом у зубах.  
У руках нешта накшталт драцянога абручча. Нахіля-  
ецца над трупам, бярэ нож, левай рукою хапае ву-  
ха мерцьвяка. Пад дзікі крык радасьці—адцятае ву-  
ха далучаецца да крывавае нізкі на драцяным лан-  
цугу...

Альфрэд асалапелы... Першы рух:  
— Забіць, яго, гада!..  
Але згідна неяк...  
— Ды: што-ж?.. Так!.. Тут няма жаднага патрыя-  
тызму!.. Французы плацяць ім за кожнае прынесе-  
нае вуха...  
...Старая мароканская систэма...

■

... Альфрэд зноў у натаўпе.  
... Вось той акоп, што былі пакінулі.  
... Гох!...  
— Гох!  
— Гох!

Альфрэд ускочыў у акоп.  
... Вось тое месца, дзе з гадзіну таму ён піў сваю  
ранішнюю каву з мармалядом.  
— Чоррт!—зноў зрываецца ў яго з языка...  
Зноў пачынаецца гарматная страляніна.  
Зноў пачынаецца звычайны, монотонны тупатлівы  
шал, што даўно страціў усю сваю дынамічнасць.  
... Альфрэд сядзіць у акопе, зъбірае думкі...  
А ў вушох—зноў:  
... „Фрэдзінъка“!...  
... „Фрэдзі“!...  
... „Фрэээ“!..

І раптам--нейкі шалёны ўсхліп вырываецца з гор-  
ла...—

Калі-б хто здолеў толькі разабраць сэнс гэтага  
ўскрыку...

Падбягаюць зъбэнтэжаныя таварышы...

— У чым справа?

— Фрэддзі Кляйн...

— Гістэрычны прыпадак!..

— Дзе?

— Што?..

— Прыйпадак...

— Кіньце яго, хлопцы... Пройдзё!..

— Бач,— як абабіўся!..

— Пройдзел!..

І сапраўды:

прайшло...

... Прайшло... Але там, недзе, ў горле, ці мо' ў грудзёх, зачапіўся гэты шалёны ўсхліп, які меў такі выразны, яскравы сэнс, але якога ніхто не зразумеў. Зачапіўся, каб толькі часам перапаўзаць крыху вышэй,— у галаву, уядацца пазюрамі ў расхвальянны мозак, рваць яго на шматкі, пытаючыся:

— Калі-ж канец гэтай вайны?.. Калі-ж, нарэшце...

Праклятае пытанье!..

## Разъдзел VI

**„Ня плач, дзяўчыначка, ня плач дарэмна“...**

А там, недзе, далёка,—на поўначы, на ўсходзе, да-  
далёка за лініяй агню,—Фінская затока, скаваная  
съюдзёным лёдам.

Там—панства съюжы.

І раптам—сярод зімы—цуд:

Парушыўся лёд.

Грукочудь віントоўкі, грукочудь кулямёты, грукочудь  
гарматы.

Грукочудь—пановаму.

Вайна. У гэты час—цяжка зьдзівіць каго-кольвеk  
стралянінаю,—усёроўна: кулямётнай, ці гарматнай.  
Але цяпер—увесь съвет пачуў і застыў у напруженым чаканьні...

Рушыцца лёд, рушацца людзі, рушыцца на вуліцах  
мільённы натаўп.

Зъмяшалася ўсё: і пышная „паддзёўка“ бакалейнага  
„малайца“, і пашарпанае паліто рабочага, і „інтэлі-  
генцкія“ акуляры, і шэры шынэль, і бабская спадніца...

Паводкаю расплыліся па горадзе мільёны масы  
Людзі ходзяць, зьбіраюцца, разыходзяцца гамоняць.  
Людзі спрачаюцца, страляюць, съпяваюць. Нехта  
мітусіцца ў апошній сымяротнай агоніі. Нехта за-  
клікае да змаганьня, заходзіцца яго організаваць.  
Нехта працуе выплыць на паверхню разбоўтанае  
мудзі, і зрабіцца новым урадам,—новым „начальствам“.  
Выйшла мора чалавечас з берагоў, палілося ва ўсе  
бакі тысячамі рэк, ракушак і ручайкоў. Ледзьве-  
ледзьве ўціскаецца яно ў вузкія рэчышчы вуліц і  
завулкаў. Бура раве, гудзе, съвішча, а над усім—  
чырвоныя съязгі і съпей:

„Адрачэмся ад старага съвету“.

І яшчэ там, на ўсходзе,—але ў другім месцы—не-  
дзе між Псковым, Балагім і станцыяй Дно носіцца  
ашалелы цягнік, мітусіцца—ня можа знайсьці выха-  
ду. І другі цягнік—з поўначы, едзе яму насустроч.  
Пскоў. Зъехаліся цягнікі, сталі адзін супроць аднаго.  
З таго, што прыехаў з поўначы—выходзяць два і  
ідуць у той—што мітусіўся, шукаючы выхаду.

Праз колькі-та часу выходзяць яны, вяртаюцца ў  
свой цягнік і едуть зноў на поўнач.

А па дарозе—усхваляваныя, узрушеныя, увесь час  
выцягваюць з портфэля нейкую паперу,—ня верачы  
ўласным вачом, перачытваюць яе, мо‘ ў тысячны раз...  
Праз некалькі гадзін стукаюць Морзе, Бодо і іншыя  
тэлеграфныя аппараты ўсяго съвету. Тэлеграфістыя,  
зьдзіўленыя, усхваляваныя, узрушеныя—з захап-

леньнем сочаць за белаю істужкаю, што разгортваецца ўсё далей і далей:— „з божае ласкі мы... у гады цяжкае пакуты, што выпала на долю каханай бацькаўшчыны нашай....“

І ўбачыўши пасъля тэксту такі звыклы, звычайны, у той час подпіс:

... „Мікола“...

апушчаюць тэлеграфістыя рукі і асалапела глядзяць адзін на аднаго, нібыта мімаволі зрабіліся съведкамі, нейкага зусім надзвычайнага цуду...

А ў Бэрліне—

вуліцы таксама выглядаюць ня так, як заўсёды. Тут таксама натоўп, таксама съпевы, таксама съязгі. Але съязгі ня тыя, яшчэ трохкаляровыя.

І съпевы—таксама старыя:

„Нямеччына, Нямеччына—вышэй за ўсё!“

Натаўп—звычайны, як і скрозвь, усе апошнія гады: змарнелыя паходзелыя жанчыны, хворыя, пакалечаныя мужчыны. І скрозв—галодны бліск мутнаватых вачэй.

Сярод натаўпу мітусяцца газэтчыкі:

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!..

— Рэвалюцыя ў Расіі...

— Зрачэнне цара Міколы...

— Хуткі канец вайны...

Ля крамы чарга.

Старая, старая бабулька.

Прабягае газэтчык.

Нешта крычыць.

Навокал—узрушэнъне.

Старая да суседа:

— Скажэде, майн гэр,—што здарылася?..

Сусед нешта тлумачыць.

І раптам—заблішчэлі старыя вочы, скрэзъ съязу  
загарэліся! Загарэліся агнём палкае маладое веры,  
надзеi...

А на захадзе—

на палёх Шампані,—у цясьнінах Тыролю, у пяскох  
Остэндэ, грукочудзь гарматы, грукочудзь па-старому,  
—вьюць,—уздымайшы пыл—пышкаюць ва ўсе бакі  
крою і чалавечымі мазгамі...

Там— яшчэ съмьецца час, там думае ён адпомсьціць  
чалавецтву за тую зънявагу, якую зрабіла яно яму  
на ўсходзе...

Але і тут—радасныя ўсьмешкі на тварах, надзея,  
хваляванье. Хоць туті Захад, але: тут спадзяюцца.  
Нешта павінна здарыцца, нешта надзвычайнае, ура-  
чыстае (мо' канец вайны?).

І гэтае „нешта“—на тварах, у гуках стрэлаў, у вы-  
бухах гранат, у стукаце пропэлераў,—усюды ва ўсім  
яно адчуваецца, ва ўсім яго відаць.

Адчуваецца яно—нават і цяпер, калі ў часе „адпа-  
чынку“,—у перапынку—ад пекла да пекла, гаўптман  
фон-Орфайген сабраў салдат і чытае ім загад па армii:

... „Мы перамаглі,—у Расіі рэволюцыя“...  
І раптам,—з салдацкіх шэрагаў нейкі голас пару  
шыў „тое“—старое:  
„Хто гэта „мы“, пане гаўптман“?..  
...Замяшаньне...  
Уначы ў бліндажы, ня глядзячы на зморанаўца  
доўга не маглі заснудзі, варочаліся на саломе і час  
ад-часу пыталіся ў суседа:  
— Пэтэр, ці Стэфан,—чуеш,—можа і праўда, хутка  
канец?..  
— Адольф, як ты думаеш, ці хутка?..  
Альфрэд Кляйн, таксама ўзрушены, доўга ня мо  
заснудзі і ляжаў на сьпіне з расплюшчанымі вачымі  
... „Можа і сапраўды... тады—дахаты... тады—да  
Грэхэн...  
Ад Грэхэн лістоў даўно нешта няма... Дзе яна?  
Што з ёю“?..  
... „Можа і праўда—хутка, тады—дахаты“...  
Вочы зъліпаюцца. Думкі блытаюцца.  
Раптам—  
„Фрэддзінъка!.. Фрэддзі!.. Фрэ!..“

У Бэрліне, як і заўсёды, усімі колерамі спектру  
гарыць съятловая рэклама.  
Як і заўсёды, вуліцы поўняцца галодным людам,  
як і заўсёды мітусяцца трамваі, аўтобусы, аўтомо-  
білі, фурманкі.  
Каля вітрын рэдакцыі вячэрняга „Абэндблята“, ня  
гледзячы на позны час—натаўп. Настрой узынены.

зрушаны, вясёлы; змучаныя, змораныя, галодныя,—  
ытаюць, ня вераць уласным вачом:

Урад запрапанаваў хаўрусьнікам згоду“...

Іраз пару дэён,—перад тэй самай-жа вітрынай зноў  
атаўп.

олькі настрой—ужо ня той, настрой—прыдущаны.  
вачох, у галасох жорсткая роспач.

Чытаюць:

„Хаўрусьнікі ад згоды адмовіліся“...

„Расійскі часовы ўрад ад згоды таксама адмо-  
ўся“...

Зала опэры поўніца щудоўнымі гукамі Вагнера.  
Бяз конца, бяз меры харастренныя мэлёдыі захап-  
яюць съядомасць, сіляцца прымусіць слухачоў  
абыцца на ўсё, што там, за мурамі гэтага будынку.  
Перапынку зала съвеціца тысячамі агнёў. Вару-  
шыцца ў партэры цэлае мора галоў, голых жаночых  
плеч, і бліскучых мужчынскіх пляшывых галоў.  
На галёрды, высока, пад самаю столлю сямнацца-  
цігадовыя дзяўчынкі.

— Як вернемся дахаты, Лізхэн,—што рабіць?.. Вя-  
нэраль сёньня няма чым...

— Нічога, Грэхэн,—ляжам адразу спаць, а ўраньні—  
надумаем...

У фойэ—буфэт і за столікам нейкая маладая пры-  
гожая пані і другая, відаць, ужо пажылая.

— Ах, фраў фон-Рэйцэль, гэтая няшчасныя раненая! Трэба будзе ў хуткім часе наладзіць яшчэ адну вечарыну на іх карысьцы!..

— Што-ж, фраў Мюльлер,— я заўсёды гатова да памагчы добраій справе... Тым больш, што на гэтых вечарынах так весела.

— Так, так... Трэба дапамагаць... Вось я ў гэтых месяцы дзьве кашулі сама сышла, уласнымі рукамі і паслала нашым салдацікам...

— Ах, якая вы добрая!..  
Фраў Мюльлер сарамліва ўсміхаецца і патупляе вочкі да долу.

— А сем'і наших салдацікаў сапраўды бядуюць. Ведаецце, я тут была ў аднае жанчыны... Страж прости,—яна адна і чацьвёрта дзетак... галадуюць хлеба ў іх няма!..

— Так! так! Але вы ўявіце сабе, я была ў Вісіні генаў, дык у іх за абедам хлеб!.. Бяз картак да стаюць!.. Чорт знае, што такое!..

— Што вы кажаце! А мы з мужам пастанавілі,— пакуль цягнецца гэтая вайна,—мы хлеба зусім не будзем есьці. Трэба, ведаецце, экономію рабіць... Надагаварыліся з адным гандляром—ён будзе нам прысылаць штодня съвежыя бісквіты...

■

— „Бэрлінэр Тагэблят!

— „Бэрлінэр Тагэблят!

— „Бэрлінэр Тагэблят!..“

Альфрэд Кляйн газэт ня любіць.

Цаўно ўжо. З тae пары, як даведаўся ab лёсе свае  
ям'i, як зразумеў як сълед значэнье слова „вайна“,  
самае тae пары ня любіць Альфрэд Кляйн газэт.  
Ня любіць ён іх. Чаму?

Кто яго ведае...

Ня любіць ён гэтых сълінавых апавяданьняў пра  
гэройскія ўчынкі нашых бравых нямецкіх салдац-  
аў“, ня любіць, бо знае сапраўдную цану геройства.  
Ня любіць ён гэтых апісаньняў розных дабрачынных  
ечароў „на карысць раненых і інвалідаў“, якія  
зладжваюцца мяkkасэрдымі акцыянарамі розных  
арматных ці знарадных фабрык...

Ня любіць ён гэтых фотографій, багата разаздоб-  
леных брыльлянтамі, ня першае съвежасці, съязь-  
лівых і тоўстых пань, чамусьці ўбранных у адзеньне  
„сястрыц міласэрдых“ і, чамусьці, сфотографаваных  
у якім-кольвеk шпіталі, каля ложка якой-кольвеk  
хвяры „каханыня да бацькаўшчыны“.

Ня любіць ён гэтых высока-лунальных прамоў доб-  
рага старога нямецкага кайзера, прамоў адначасьне  
пагардлівых і крывясмаглых...

Ня любіць ён і гэтых няшчырых, съядома мань-  
лівых паведамленьняў галоўнага штабу...

Але па ўсім съвеце тэлеграф разынёс гэтыя дзіўныя,  
даўно-чаканыя слова:

... „Рэволюцыя ў Расіі“...

... „Паўстаньне ў Пецярбурзе“...

... „Зрачэнье цара Міколы“...

І з самае гэтае пары—энтой палюбіў Альфрэд Кляйна  
тыя газэты. З гэтага дню пачаў ён старанна пера-  
чытваць іх, рэгулярна, штодня, паколькі ён толькі  
меў да таго магчымасць...

А загалоўкі ішлі, зъмянялі адзін аднаго, тлумліва-  
чаргою пррабіваючыся ў мозак:

— Уладу пераняў Часовы Ўрад...

— У Пецярбурзе, у Маскве, у провінцыі—органы-  
зуюцца Саветы...

І яшчэ—кароценская нататка, і гутаркі:

... З Швэйцарыі, праз Нямеччыну, прыехаў у Пе-  
цярбург расійскі әмігрант. Анархісты, ці што.  
Прозывішча Ленін... Ён сказаў прамову. Патрабава-  
канца вайны. Даводзіў, што расійскі пролетарыят  
слянства тae вайны ня хочуць, што яна ім не па-  
трэбна...

І яшчэ нататка:

... Пецярбурскія рабочыя і салдаты спаткалі Леніна  
вельмі прыхільна... У Расіі анархія... Армія памалу  
распадаецца... „Расія больш ня сіла“...



На Захадзе,—гарматы гучыць, як даўней.

Гураганны агонь месіць палі паўночнае Францыі  
дарывае апошнія шматкі Бэльгіі, засыпае цясніцу  
Ізонцо.

Дні ідуць за днямі, тыдні за тыднямі. Мяньяюцца  
ідуць адзін за другім дні, тыдні, месяцы, людзі,  
бойкі, мясцовасці, краіны, газэты, загалоўкі, арты-

улы, радкі і літары, весткі. Вось і ліпень месяц.  
кожным днём, здаецца, бліжэй і бліжэй перамога,—  
раптам—як той пярун сярод яснага неба:

Расійцы перайшлі ў наступ“...

Аўстрыйскі фронт у Галічыне прарваны“...

Расійцы пагражаютъ Львову“...

Мэрам засароміліся, прыціхлі газэты. Мэрам хворы  
часе крызы, прыціх Бэрлін. Мэрам тыя пацукі,  
рыціхлі, кінулі гутаркі аб згодзе салдаты ў блін-  
ажох на фронце...

Загад:

„398 полк ляндштурмістых перакінуць на ўсходні  
фронт“...

Зноў пабеглі тлумліваю чаргою: гадзіны, дні, ночы,  
ягнікі, чыгуначныя станцыі, тэлеграфныя слупы.

Зноў пабеглі гарады, вёскі, мястэчкі, масты, рэкі,  
оры, лагчыны, сенажаці, палі, лясы.

Зноў цягнік, вагон, зноў съпевы пад грукатанье  
олаў:

„Ня плач дзядычынчака,—  
Ня плач дарэмна,—  
Скончыцца тая вайна“ ...

Вось і Баранавічы. Далей ісьці паходным парадкам...

— Куды?—

Эта знае толькі пан гаўптман, ды яшчэ некалькі  
члоб—паны афіцэры.

На станцыі—буфэт.

Тлум, таўканіна, гармідар, мітусьня.

Людзі—вайскоўцы, „цывлістыя“, мужчыны, кабеты, дзеці.

У буфэце—„эрзац“—папіросы, „эрзац“—піва, „эрзац“—кава,—усё сурогаты. На тое і вайна.

У буфэце—газэтны кіёск.

— „Эрзац—газеты“,—думае Альфрэд Кляйн... Калі ж гэта, нарэшце, сапраўды канец?..

Раптам:

— Здароў, Фрэддэ!

— А, гэта ты, Шміт!..

Прывіталіся.

У буфэце—„эрзац“—піва, „эрзац“—папіросы, „эрзац“—кава...

Звычайна тут бывае—сурогатная публіка, сурогатныя сустрэчы, сурогатныя прыяцелі.

Але на гэты раз—не.

Альфрэд і Шміт—старыя сябры.

У Бэрліне разам калісьці на фабрыцы працавалі.

А потым—сустракаліся ў часе боек.

Блізкія яны, як два таварышы—якія супольна прайшли цяжкую навуку вайны: побач, нага да нагі, плячо да пляча, біліся яны з „ворагам“ на фронце. Разам біліся ў Шампані. Разам бралі Коўну. Разам адстойвалі Кракаў. На абодвух адначасъне шчацініліся варожымі багнётамі альпійскія высоты. Абодвух прытульвалі высокая стэповая трава сэргскае Шумадыі... Пеніца ў куфлях сурогатнае піва (раптам нейкім

смачным зрабілася). Лълёцца бясконца прыядельская гутарка, аб усім патроху,— і ўсё аб адным:

- Калі канец гэтае вайны?..
- Што чуваць пра наступ расійцаў?..
- Ды ўсё, як і было, братка...  
— Наступаюць?—пытаецца Альфрэд...

Шміт паварочвае да яго свой твар. Пільна ўглядаецца.

- Дык ты нічога ня ведаеш?
- Чаго?
- Ды пра канец наступу?
- Як, пра канец? Нашы перамаглі?
- Каб перамаглі, я-б гэтага... не сказаў, а што крыху... пасунуліся, дык гэта так.
- Гэта—навіна!—Альфрэд усьміхнуўся.
- „Пераможнае адступленыне“—гэта я чуў. Але каб пабіты—пасунуўся?
- А ты ўяві сабе: расійцы адмовіліся наступаць. Альфрэд усёй сваёю цяжкаю постаццю павярнуўся на крэслье.
- Як гэта?
- Ды так. Керанскі абвясціў наступ. Кінуў на нас больш пэўныя свае часткі. Некаторыя палкі былі скомплектаваны з адных афіцэраў. Пад націскам іх мы пачалі быті адыходзіць. Але салдаты—тыя наступаць адмовіліся. Ну, мы афіцэрскія тыя часці пачысьцілі крыху, ды ў контр-атаку... Вярнулі ўсё, што страцілі...

На ўсходзе вайна канае.

Абрыдла людзям паміраць. Яшчэ час-ад часу там-сям ідзе перастрэлка. Яшчэ час-ад-часу гутараць між сабою гарматы.

Альфрэд Кляйн жыве спакайней... Жыве?..

Ці-ж гэта жыцьцё,—гэтае сядзеньне ў акопе, гэтае спаньне ў бліндажы,—гэты абрыдлы гарохавы крупнік, гэтая мармаляды, гэтая сурогаты заместа хлеба, тытуну, піва?..

У Бэрліне—таксама спакайней. Спакайней, як каля ложку хворага, што мае хутка сканаць...

Звонку—усё як было. Бэрлін гуляе. Бэрлін вясліцца. Бэрлін—увесь у тэатрах, у шантанах, у кабарэ, у кіно.

Поўныя людзей усе рэстораны, усе вар'етэ, усе танцгаўзы.

Поўныя народу вуліцы, сады, сквэры. Монотонна, цяжка тупае тысячаногі натаўп. Гарыць агнямі опера, цырк Шумана, цырк Буша, выкідваюць з вялізарных зёбаў сваіх тысячы і тысячы людзей.

Запалаецца і гасьне на будынку Рэйхсбанку надпіс:

## КУКІРОЛЬ

лепшы сродак ад мазалеу

Ёкаюць пугамі фурманы, шмыгаюць шпаркія аўто...  
Вечар. Склізка. Холад і туман. Блішчаць запацелыя вітрыны. Блішчыць мокрая асфальтавая панэль.

Нафарбаваная праз усялякую меру дзяўчына. На-  
сустрач—нейкі адпускны афіцэр. Вусы, закрученыя,  
глядзяць угору.

— Паночку, хадзем пагрэцца!..

— Што? Куды?

— Толькі дзесяць марак...

— Бач ты: дзесяць марак! З табою—і за дзесяць  
пфэнінгаў не пайду...

Афіцэр зьнікае. Да абражанае дзяўчыны падыходзіць  
нейкая, відаць, сяброўка...

— Як справы, Гільда?

— Дрэнь,—на вячэру нават не зарабіла...

Вунь,—гледзі, які пайшоў... Ведаеш што,—Грэтхэн—  
папрабуй ты... Я... яму... не падабаюся...

Грэтхэн нікне ў тумане съследам за вусатым афіцэрам...

## Разъдзел VII

### Неспадзеўнасьці...

На ўсходзе—вайна канае...

Там, дзе дзень і ноч грукацеў пякельны гармідар,  
там цяпер рэдка, калі-ні-калі чуецца адзінокі стрэл...  
І здаецца ён цяпер такім недалужным, такім непа-  
трэбным, такім недарэчным, што проста-такі дзіўна:  
як гэта людзі дагэтуль не прыкмячалі ўсяе непа-  
трэбнасьці, недарэчнасьці гэтае, цяпер ужо мінулае  
крыважэрнае мітусьні...

Ноч.

Альфрэд Кляйн у дазоры...

... Стайць і думае:

— Вось, хутка скончыцца,—канчаецца...

Ужо цяпер, можа, і ў водпуск пусьцяць...

Паеду Грэхэн шукаць,—больш году няма лістоў,—  
адказу няма на мае лісты...

Съвішча асеньні сівер. Съцюдзённа. Альфрэд Кляйн  
у двары адзін...  
Раптам--крокі...

... З „таго“ боку...  
— Стой,—хто ідзе?  
— Свой; ці-ж не пазнаў?..  
— Ты, Шміт?—зъдзіўляеца Альфрэд, апускаючы  
да долу віントоўку.  
— Ты,—з „таго“ боку?..  
— Нічога, браце мой,—справа была, я і пайшоў.  
Трэ' было пагутарыць з нашымі. Ведаючы, што  
на гэтym паству стаіш ты, я, вяртаючыся, пастана-  
віў ісьці гэтай дарогаю, лічачы гэта больш бясь-  
печным...  
— То што-ж ты там рабіў?..  
— Ну, братка,—часу няма. Выбачай... Іншым разам  
пагутарым. Я зараз пайду да сваіх. А ты сваіх па-  
пярэдзь,—братаньне будзе заўтра, а дванаццатай  
гадзіне дня, вось там, ля таго ляску, што ўправа,—  
ведаеш?..  
... Шміт ходзіць „туды“,—думае Альфрэд—неле-  
гальна... Зрада... Ха!.. Каму зрада?..

■  
Паўдня.

Ляск.

Натаўп шэра-блакітных шынэляў.

Натаўп жоўта блакітных шынэляў.

Братаньне.

Мітынг.

Трыбуна-пень.

На пні стаіць шэра-жоўты шынэль.

Нешта гаворыць парасайску.

Альфрэд Кляйн сіліца зразумедъ.

Чужяя, халодна-незразумелыя гукі.

На щасціце—гутарка расійца перасыпана агульна-  
зразумелымі словамі:

буржуазія...

... імпэрыялізм...

... анексіі...

... контрыбуцыі...

... мілітарызм...

... буржуазія...

... пролетарыят....

... імпэрыялізм...

І кожны раз, калі Альфрэд Кляйн чуе такое зра-  
зумелае слова,—вочы яго пачынаюць блішчэць,  
блішчэць агоньчыкам здаваленъня, разуменъня, пры-  
язні...

Расіец канчае прамову...

Дружнае „ура“ зъліваецца з ня менш дружным:  
— — „Гох!..“

На пянек ускоквае нейкая знаёная блакітна-шэрый  
постаць.

— Ага,—Шміт!..

Нямецкія салдаты пачынаюць хвалявацца.

Шміт адным рухам далоні заспакойвае іх,

... Цішыня...

— Таварышы! — Спакойна пачынае Шміт сваю прамову. — Так. Гэта праўда. На съвеце пануе імпэрыялістичная буржуазія. На съвеце пануе капітал. І пакуль ён пануе — няма на съвеце праўды. Няма, і быць ня можа. Мы, съядомыя пролетары ўсяго съвету, мы даўно ўжо вядзем змаганье з капіталам.

Вядзем, і будзем весьці, аж пакуль ня зынішчым яго, ня зынішчым дазванья тae крыйды, што пануе зараз скрозь і ўсюды, пакуль не перабудуем усяго съвету на новым, на справядлівым грунце, — пакуль не перабудуем соцыялістичнага ладу, пры якім усе будуть — роўна працаць, і роўна карыстацца плёнам свае працы, пры якім немагчымымі зробяцца такія жахлівия здарэнні, як вайна...

Жоўта-шэрыя — стаяць і слухаюць.

Уважліва — напружана.

Цяпер, — яны ўслухоўваюцца, прагна ловяць паасобныя гукі, паасобныя агульназразумелыя інтэрнацыянальныя слова. Яны не разумеюць Шмітавых слоў, не, — яны адчуваюць іх праўду.

І калі голас яго пазбаўляецца звычайнае свае спакойнасці, калі ён мацнее і набывае выразна-ўзрушаныя характеристар, калі Шміт канчае сваю прамову, робіцца зусім яскрава відаць, што слова яго ўсе да аднаго — незразумелыя, але адчутыя, дайшлі туды, — у самае нутро шэрае масы.

Шміт канчае прамову.

„Мір хатам,—вайна палацам“—прага́лашае ён, гола-  
сам поўным сілы і пракана́ласьці.

І натаўп—

раве, гудзе, стогне ў дружным крыку:

— Уррал..

— Гоох!...

— Гоох!..

— Урра!

Мітынг канчаецца пад спакойныя, але магутныя і  
ўсё захапляючыя гукі:

Гэта бой наш астатні  
за працоўны народ,  
каб ў лучнасьці братній  
узыняўся людзкі род.

Völker, hört die Signale!  
Auf, zum letzten Gefächt!  
Die Internationale  
Erkämpft das Mänschenrecht!

І слова гімну,—нямецкія і расійскія—зъліваюцца ў  
адно, робяцца зразумелымі ўсім і кожнаму.

Раптам—ззаду,—з нямецкага боку нешта загуло,  
зас্বістала...

Натаўп—застыў. Балючая няўцямынасьць на тва-  
рах...

Нехта крычыць: Энарад!

... Сухі трэск...

... Клуб дыму і агню...

... Трэскі, гальё, каменіні, зямля...

— Уцякай!. Нямецкая артылерыя!..

Альфрэд Кляйн, асалапелы, кінуўся наўцёк.

Па дарозе—спаткнуўся аб нейкі блакітна-шэры труп.

Упаў. Падняўся. Эноў пабег.

Праз гадзіны дэ́зве загад:

— 398 полк адвесьці за другую лінію і чакаць рас-  
параджэнъняў...

А яшчэ праз дэ́зве гадзіны—Альфрэд Кляйн разам  
з таварышамі пакідае акопы...

— Ёган, ці чуў, рыхтуецца загад... полк расфар-  
моўваць будуць...

— Съледзства ўчыняюць...

— Што-ж,—чым горш, тым лепш...

— Гэй, Макс, ты адкуль?

— Са штабу ..

— Ну, што?..

— Шміта арыштавалі...



Ранне.

Апошняе ранне Шміта.

Аб прысудзе знаюць усе.

Ходзяць хмурыя, панурыя.

Альфрэд—сам на свой...

Ён таксама ведае: прысудзілі...

... „За што?.. За прамову?.. За праўду?..

... Каб на Шміт—я-б сам... сказаў... можа інакш...

але тое-ж самае“...

З ляску, ля штабу, юхкае цяжкі залп...

Альфрэд моцна съціскае кулакі...

Салдаты застылі ў жаху і асалапеньні...

- Гатова! прагалашаё нехта.  
— Гэта-ж яны яго...  
· · · · ·  
— Яго!—праносіца ў мазгох Альфрэда...  
— Гаўптман фон-Орфайген!.. Гэта вам так дарма ня пройдзе!..



Ля штабу, салдаты—вюртэмбэрцы рыдлёўкамі рэжуць зямлю.  
Яміну капаюць глыбокую...  
Выкапалі...  
Палажылі загорнutaе ў белае прасьцірадла цела таварыша...  
Закідваюць зямлёю...  
Рушацца, мерна стукаюць рыдлёўкі.  
Крыж паставілі. Замацавалі...  
Крыж—невялічкі, бяз жадных надпісаў.  
... Працуюць салдаты...  
... Твары ўрачыстыя, халодна-застылыя...  
... Працуюць... Маўчыць...  
А гаўптман Орфайген—ідзе дахаты...  
Гаўптман Орфайгейм—зусім спакойны.  
Ён выканаў свой абавязак—абавязак старшыні вайскова-палявога суду.  
Перад хатаю—яго сустракае слуга.  
— Пане гаўптман,—нейкі салдат вас чакае...  
— Што? Салдат?.. Хай заходзіць...

Альфрэд Кляйн—стаіць і чакае. Ён поўны рашу-  
часьці. Няхай потым судзяць!.. Няхай расстрэл!.. Ён  
зробіць тое, што задумáў, чаго·б гэта яму ні ка-  
штавала...

Альфрэд уваходзіць у пакой гаўптмана.

Орфайген сядзіць у крэслье. Схіліўся перад пісьмо-  
вым столом.

Кляйн застыў у дэзвярох.

... Вось зараз... ... Зараз... ... Выхаплю з кішэні і...

Альфрэд Кляйн азірае пакоі...

Раптам—хістаецца.

... За крэслам—сьцяна прапала некуды,—згінула,  
зынікла, а заместа яе пляц, такі знаёмы, і бурлівы  
натаўп, бязладны... А ўперадзе, зараз-жа за крэслам  
яна, Грэтхэн... Яна працягвае да яго рукі...

Фрэддзінъка!...

Фрэддзі!..

Фрэээ!..

Альфрэд робіць некалькі кроکаў наперад, хістаецца,  
ледзьве ня падае...

— Кляйн, што з вамі?

... Зынік пляц, зынік натаўп, зынікла яна...

Ля Альфрэда стаіць гаўптман Орфайген.

Падтрымлівае пад руку. Спачувальна ўзіраеца ў  
твар...

— Што з вамі?

— Нічога... пане... гаўптман.. нездароў... выби-  
чайце... ліст атрымаў...

— І прыйшоў прасіць водпуск?.. Добра На два тыдні можна! Я загадаю, каб на заўтра ўсе паперы былі гатовы...

■  
Мерна стукаюць колы цягніка..

Мільгацияць чужыя назвы станцыі...

.... Слёнім... Вольковіск... Біялішток...

А далей—чаргою праносяцца свае—такія родныя:—

Просткен, Торн, Шнайдэмюле, Франкфурт-ам-Одэр...

І нарэшце—

„Бэрлін-Ост“; „Бэрлін Фрыдрыхштрасэ“; „Бэрлін-Вэст“; Бэрлін-Шпандаў“...

■  
Моабіцкая вуліца...

Усё, як даўней: вось і дом той—шасьціпавярховы...

— Угору!..

... Вось і трэці паверх... Эванок..

... Дзьверы расчыняюцца...

... Што гэта?.. Чужыя твары... Можа госьці?..

— Я да цётачкі Элізабэт!

— Яна тут больш ня жыве... З панадворку, мансарда, калі ласка...

Дзьверы зачыняюцца...

Панадворак... Цёмныя ўсходцы... шосты паверх...

... Яшчэ ўсходцы... ага! пэўна тут!..

Эванка няма. Стукат.

— Увайдзе!—адказвае нечы чүжы, незнаёмы голас Альфрэд уваходзіць.

Бедны пакой. Жадных мэбляў (апошняе, відаць, пра-  
дадзена). На падлозе—у кутку, салома. На ёй жан-  
чына, год трыйцаці пяці,—змарнелая, худая. Віда-  
вочна—хворая. Корміць дзяцёначка цыцкаю. У дру-  
гім кутку—яшчэ адно малое,—крываногая нейкая  
дзяўчынка чатырох ці пяці гадоў.

— Ці-ж тут жыве цётачка Элізабэт?

— А вы што, ня сын яе будзеце?

— Нех..

— Ага!.. Цётка Элізабэт—з год ужо як памёrla.

— А Грэtxэн?

— Грэtxэн?

Хворая дапытліва ўзіраеца ў Альфрэдаў твар,—  
нібы сіліца аб нечым даведацца, нешта прачытаць.

— Грэtxэн?.. Як-бы гэта сказаць?.. Ня ведаю доб-  
ра... Як памірала цётачка Элізабэт... ня было тут  
яе... ня жыла яна тут...

### Разьдзел VIII

#### Mір ці вайна?

■  
А ў паўночнай сталіцы зноў страляніна...  
Зноў мільённыя масы варушацца па бруках...  
Зноў—мітынгі, страляніна, страляніна, съпевы:  
„Mір хатам,—вайна палацам!..“

На пляцы, перад Зімовым палацам, мітусіцца недалужна бязвусыя твары юнкераў, зялёныя студэнцкія картузы, афіцэрскія папахі, гімназісцкія блакітныя шынэлі,—і:  
гордасць Керанскага—жаночы батальён...  
А на Няве—крэйсар „Аўрора“ б'е з гармат па палацы...  
Недалужна мітусіцца перад сканчэннем „часовы ўрад... (... Часовы!..)

■  
Тлумна, бязладна гудзе зъезд...  
Рэзолюцыя:—  
„Уся ўлада саветам“...

Працоўныя ўжо сказаі сваё слова...  
А гарматы—яшчэ гавораць:  
— „Мір хатам—вайна палацам“...  
У залю паседжаньняў габінэту міністраў урыванаецца  
ўзброены адрад.  
Сыціплы, плячысты матрос:  
— Абвяшчаю паседжанье зачыненым, а сяброў  
гэтак званага „часовага ўраду“—арыштаванымі...

Масква.  
Вечар. На вуліцы—склізка. Холад і туман.  
Мурашнікам кіпіць Аляксандраўская вайсковая  
школа.  
Сход афіцэраў гарнізону.  
У прэзыдыуме—камандуючы войскамі акругі пал-  
коўнік Рабдаў, гарадзкі галава—эсэр Міор, сябры  
Камітету грамадзкага ратунку...  
... Прамовы... Прамовы... Прамовы...

Пастарава:  
„Не разыходзіцца.  
„Організавацца.  
„Абараняць“.  
— Каго?  
— „Бацькаўшчыну і рэвалюцыю“.  
Некалькі гадзін.  
Толькі некалькі гадзін напружанае організацыйнае  
працы.  
Выстаўлены дазоры, патрулі, пікеты. Заняты галоў-  
ныя стратэгічныя пункты. Апанаваны найважней-

шыя вуліцы, галоўнейшыя будынкі. Крэмль абкру-  
жаны і ўзяты.

Эной загаварылі гарматы.

Сем дзён ідзе страляніна. Сем дзён ідзе змаганьне.  
Напружанае, упартая.

Падае першы сънег,—падае белы, і ўраз чырванее  
ўсходамі крыві.

Масква—сэрца зямлі расійскае—канае. Масква чыр-  
ванее. Э крыві, з голаду, з агню—родзіцца новая  
Масква,—сэрца сусьветнае Рэволюцыі.

Нікнуць трохкалёрныя съцягі,—нікне на іх сінь і  
бель,—нікне, съціраецца. Расплываецца чырвань,—  
усе съцягі скроў чырванеюць...

Нікне золата пагонаў на плятох, нязылічаныя выра-  
стаюць чырвоныя істужкі на рукавох, чырвоныя  
банты на грудзёх.

... Масква чырванее...

Вечарам—у Аляксандраўскай вайсковай школе пра-  
пета апошні раз:

„Божа, цара барані“

апоўдні—чырона-гвардзейцы ў пабітых мурох ста-  
рога будынку пяюць новую песнью:

— У панства свабоды народаў—  
грудзымі праложым мы шлях!“

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Бэрлінэр Тагэблят!

— Перамога бальшавікоў у Расіі.  
— Новы ўрад выдаў маніфэст аб замірэнні!..

Вечар.

Дожджычак дробны. Туман. Змрокла съвецяць вулічныя ліхтары. Блішчыць асфальт. Голадна. Сумна... Альфрэд ідзе па вуліцы, нібы п'яны. Думкі тлумна блытаюцца ў галаве. Думкі блытаюцца, мяшаюцца, наскакваюць адна на адну. У галаве—ці то вінэгрэт, ці то яешня нейкая. Ясна толькі адно: Няма... Няма яе... Няма...

— Бальшавіцкі ўрад у Расіі!.. — крычыць газэтчык.  
— Дэкрэт аб замірэнні!..  
— Бэрлінэр Тагеблят!..  
— Дэкрэт аб замірэнні!..

... „Бальшавікі,—што гэта?—А!—той, хто выступаў тады,—перад Шмітам—той быў бальшавік... Шміт гаварыў пра іх. „наши“... Бальшавікі... замірэнне.— Ат!. усе яны гавораць добра, пакуль улады ў свае рукі ня возьмуць... А тады —старыя песні—абарона...

... „Няма яе... Няма...“

... „Вось, ідзі, абараняй, а што? Каго?“...

... Сіверным сывістам пралаітае аўтомобіль...

Нехта ўдвох. Дзяўчына нейкая кіруе.

Хто?

— Усёроўна... Абы канец...

... Бальшавікі...

І зноў:

Скрозь туман—скрозь змрочную вуліцу—гучыць ціхі, поўны жаху голас:

— Фрэддзінъка!.. Фрэддзі!.. Фрэээ!..

— К чорту, крахмалены гэты, прылізаны Бэрлін!.  
Няма чаго тут рабіць... Хай хто хоча—варыцца тут  
ва ўласным саку... На фронт!.. На фронт!.. Да д'ябла  
на рогі!..



Зноў грукоча цягнік.

Зноў шэраг знаёмых станцый. Толькі ў адваротным  
парадку. Вось—Маркграфова. Вось Сувалкі. У Го-  
радні—перасядка. Цягнік пойдзе толькі вечарам..  
Мураёўская вуліца, рог Саборнае... На рагу дом.  
Высокая камяніца. На мурох—нейкая паперка. На  
чатырох мовах: панямецку, папольску, пабеларуску  
і пагэбрэйску. Альфрэд затрымліваецца і чытае.

„ Загад №...

§ 1...

§ 2...

§ 3... Кожны цывільны, сустрэўшы на вуліцы нямец-  
кага афіцэра, павінен: 1) скінуць з галавы капялюш,  
2) сказаць:

ураныні—гутэн моргэн,

удзень—гутэн таг.

увечары—гутэн абэнд.

За невыкананыне—арышт у працягу... дзён...

Комэндант гораду фон-Тыльзэнаў, палкоўнік.“

Альфрэд Кляйн—адварочваецца і плюе:

— Чорт! Зноў грымаса вайны!.. Твар вайны...

Твар... культуры... Нямецкая культура... Наша культура...

Дык вось за што ваюем!

Альфрэд Кляйн сплюнуў яшчэ раз, павярнуўся на абсцах і шпаркім крокам пайшоў назад на станцыю...

... Газэты...

... Скроэзь—газэты, усюды газэты...

— Бэрлінэр Тагеблят. Зрэдка—Форвэртс...

— Ага! Мірныя перамовы ў Берасьце...

— Э украінскай радаю мір падпісаны...

— Добра! Хутка хлеб будзе...

— Што? Расійцы адмаўляюцца падпісаць згоду?

І разам з тым армію дэмобілізуюць... Дзівакі!..

— Сам ты дзівак, не разумееш...

— Самавызначэнне... Гофман... анэксіі... грабежніцтва...

— Цікава!..

— Расійская дэлегацыя выехала з Берасьця...

— Кляйн, ты чуў?..

— Што?

— Выступаем...

— Куды?..

— Наступ...

... Куды?.. Які?..

... Ці-ж не дэмобілізуюцца расійцы?

... Ці-ж не прагаласілі яны канца вайне?

... Зноў шалеюць гарматы...  
Зноў тарахцяць кулямёты...  
Альфрэд Кляйн і Адольф Леман у выведцы...  
Раптам—стрэл.  
... Гудзеньне... Выбух...  
Леман ляжыць на волкім вясновым сънягу.  
Сънег—ня белы,—брудна-шэры, а каля раненага—  
брудна-чырвоны...  
— Адольф, братка, што з табою?—Альфрэд прыгля-  
даецца да таварыша. „Што гэта каля яго?.. чырвонае-  
шэрае... Ага!.. Рана ў жывот... асколкам... кішкі...  
У паветры нейкі нявыразны смурод...  
— Адольф!  
Ціхі стогн.  
Альфрэд дастае пляшку гарэлкі, падносіць да вус-  
наў таварыша:  
— Адольф, пі, братка, пі!.. Стогн.  
У цяжкім напружаныні крыху паднялася галава.  
— Фрэддзі!..  
— Фрэддзінъка!..  
— Зрабі ласку...  
— Застралі мяне!..

Альфрэд стаіць, асалапелы.  
Апусьціў рукі. Вочы неяк застылі.  
— Фрэддзі!..  
— Застралі... мяне!..  
— Забі!..

Альфрэд салапее,—погляд, нібы звар'яцелы, коўзаецца па ляжачым таварышу, потым у бок, кудысьці ўправа—назад,—і з усіх ног Альфрэд Кляйн пачынае бегчы—у бок „сваіх“...

— Браткі... Хутчэй... Санітараў... Насілкі...

— Куды,—што ты?..

— Звар'яцеў?..

— Кіньце... хутчэй... санітараў... там...

Скончыўся выпадковы перапынак,—гарматы зноў запляваліся вогненым дажджом, абсыпаюць вучастак між акопаў...

Прайсьці „туды“ немагчыма...

Вечар.

Адольф Кляйн сядзіць у акопе, гарматы гохкаюць, рыюць абшары. Высунуць нос—немагчыма... Кляйн сядзіць і думае сваю думу...

— Рыхтуйцеся, хлопцы, ураныні ў наступ...

— „Наступ“—чорт яго,—наступ..

І раптам—сярод гарматнага грукату—

Альфрэд Кляйн чуе выразны енк:

— Ён!..

Альфрэд пачынае пільна ўслухвацца...

Нічога. Толькі шалёны скрогат артылері.

А ўначы—у бліндажы,—эмoranы Альфрэд съпіць моцна, часта толькі прачынаецца. У съне будзіць яго нейкі слабы голас:—Фрэддэi!.. Фрэддэiнъка!..

Застралі мяне!.. Забi!..

■  
Ураныні—ідуць у атаку. На каго?.. Расійскія акопы  
пустыя. Займаюць.

Ідуць далей. Вось яны:—чыгункі, шашы, шляхі, пра-  
сёлкі, пралескі, грэблі... Вось яна,—Беларусь,—край  
лясоў і балот...

І ўсюды—пакінутыя двуколкі, паходныя кухні, зна-  
радныя скрыні, гарматы... Дзе „вораг“? Ня відаць?  
Вось і Менск. У ім—нейкія беларусы і палякі...  
Беларусы—аддаюць зброю. Палякі адыходзяць ку-  
дысьці на ўсход... Жалезнаю хадою, бадай не суст-  
ракаючы перашкод—ідуць немцы далей і далей.  
Вось Барысаў, Бярэзіна... Вось Дняпро, Ворша...  
Стоп!..

Расійцы згадзіліся падпісаць берасьцейскую згоду...

■  
Блакітнай істужкаю цягнеца Дняпро...

.. Мяжа...

.. Згода цяпер... Згода?.. А газэты— у іх працяг...

„Пад Вэрдэнам бойкі ідуць сваёю чаргою...

„Мы пасунуліся на 50 мэтраў далей, наперад...

„На Ўкраіне звольнены ад бальшавікоў

Kieў і Палтава“...

А згода?..

■  
Гаўптман Орфайген у панскіх пакоях.

Ля ганку—варты.

Адзін з вартайчых—Альфрэд Кляйн...

Да пакояў пад'яжджае фурманка.

Выходзіць нейкі цывільны: ладны гарнітур, крахмалёвая манішка, гальштук...

Панямецку:

— Хто тут у вас старшы?..

— Пане гаўптман, вас пытаюцца...

— Дазвольце пазнаёміцца:—уласнік гэтага маёнтку,—князь Рудзінскі...

— Вельмі прыемна... Вельмі... Гаўптман фон-Орфайген.

І тады: трох дні з панска-афіцэйскага стала ня выходзяць бутэлькі. Банкет—як мае быць. Чацьвёрты дзень. „Войт“ рассылае „старостам“ паперкі. У вёсках сходы. Чытаюць: ... загадваю звярнуць усё, што толькі хто забраў... ... Адказваюць як паасобныя грамадзяне, гэтак і цэлыя вясковыя грамады... Тры дні,—глядзіць Альфрэд: з усіх суседніх вёсак ідуць фурманкі.

Тры дні вязецца панскае барахло.

Чатверты дзень—фурманак менш.

Пяты дзень—адна фурманка.

Шосты—фурманак зусім няма.

— Ну, што, пане княжа, вярнула вам гэтае быдла ўсё, ці ня ўсё?

— Коні не хапае—штук пятнаццаць; кароў штук дваццаць; ды дробязі—плугі, бароны, гадзіньнік насьценны...

І тады—зноў новы загад: тое, тое і тое—варнуць.

Тэрмін—сорак восем гадзін.

Прайшлі два дні. Трэці дзень яшчэ загад:  
... Вёска такая і такая,—контрыбуцыі столькі і  
столькі. Грашыма і каравамі. Тэрмін—24 гадзіны.

■  
Павольным, паважным крокам ідуць па шляхах, па  
шашох, па прасёлках і па пралесках салдаты 398 палка  
ляндштурмістых...

Ідуць зьбіраць контрыбуцыю...

Вёска. Сялянская хата. „Сам“ гаўптман фон-Ор-  
файген:

- Эй, „пане“,—плаці гроши!
- Даражэнкі, паночку,—родненкі, няма!
- Плаці, а то каня адбярэм!
- Паночку, каханенкі, любы ты мой...
- Ну, што: плаціш?.. Не?.. Гэй, Кляйн,—чаго рот  
разявіў?—Ідзі ў стайню,—вядзі каня!
- Слухаю, пане гаўптман!..

Альфрэд—слухае. Альфрэд—ідзе,—вядзе. Толькі ў  
вачох Альфрэдавых—нейкі зусім новы, асаблівы  
агенчык...

Альфрэд—вядзе каня. А ў галаве—нявыразны ўспа-  
мін: Францыя. Вёска Труа-Клю. Ліст. І сказ...

„Прычапіліся да таты, каб даў сала“...

... Раптам,—у тым канцы вёскі—адзінокі стрэл.

Потым—другі.

Трэці...

І крык:

„Ратуйце ся!..“

Некалькі бягучых шэра-блакітных постаяй.  
Стрэлы робяцца часьцейшымі...  
Альфрэд Кляйн кідае каня і бяжыць разам з усімі...  
Жыта—высокое, высокое.... Лес..

■  
Праз дзьве гадзіны абкружаная кулямётамі вёска  
была зьнішчана артылерыйскім агнём.  
Жыхары—усе загінулі.  
Нікому не далі ўцячы.

■  
Альфрэд ня спаў цэлую ноч.  
Курыў і думаў:  
— „Згода?.. Дзе-ж яна?.. Ці-ж гэта згода?..  
... Тоё—была вайна. Казалі „бацькаўшчыну абараніем“... А цяпер?.. Гэта—згода?.. Гэта таксама  
вайна... Але з кім?.. За што?.. Трэба мір. Які?—  
Абы які... Не такі толькі... толькі не такі...  
Прыпомніў Альфрэд апошняя Шмітавы слова:—  
„Мір хатам, вайна палацам“!..  
Прыпомніў і ўсьміхнуўся.  
Усё зрабілася зусім зразумелым.

## Разъдзел IX

### Д а х а т ы!..

Полк Альфрэдаў адведзены ў глыбокі тыл.  
Недзе, пад Бабруйскам, стаіць ён сярод балот і лясоў.  
Альфрэд атрымаў новае назначэнне. Ён — фурман  
пана гаўптмана... Добра... Куды спакойней, як...

Некалькі дзён ня было газэт.

І раптам:

- Альфрэд, ці чуў?
- ? —
- Пэтэр, чытай!
- Чытай хутчэй!
- Дзе?
- Што?
- Слухайце, слухайце:  
... Паўстаньне ў Баўгарыі...

... Паўстаньне ў Турэччыне...  
... Паўстаньне ў Аўстрыі...  
... Паўстаньне ў Вільгэльмсгафене...  
... Паўстаньне ў Бэрліне...  
— Чытай, чытай...  
... Зрачэнье кайзэра...  
... Урад прынца Макса Бадэнскага...  
... Дванаццаць пунктаў Вільсона прыняты...  
... Кайзэр у Голяндіі...  
... Зымірэнье на Захадзе...

— Сымірна! —  
— Па мясцох!..  
— Прыказ камандуючага 10-й арміяй, яго эксэлен-  
цыі, генэрала фон-Фалькенгайна...  
... „Абвяшчаецца: ...Любы наш кайзэр... цяжкія ўмо-  
вы... змушаны быў зрачыся... згодна з распараджэн-  
нямі... ...Загадваю: організаваць салдацкія рады...  
фон-Фалькенгайн“...

Асалапелі.

Усе чыста.

— Сымірна!  
— Загад выкананаць нябаўна-ж:  
Пррапаную: у салдацкую раду абраць наступных:  
1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)...  
— Супярэчак няма? — Няма. Прымәецца.

Гаўптман Орфайген выканаў свае службовыя абавязкі. Ён выходзіць з казармы. Ідзе дахаты. Асалапелыя сябры „салдацкае рады“ няўцягна глядзяць яму ўсьдед.

■

- Кляйн!
- Я, пане гаўптман!
- Закладай брычку, едзем да камандзіра дывізіі!
- Слухаю, пане гаўптман!

Рэжуць палазы сънег. Гудуць бомбы... Сънег, сънег, сънег... Усё навокал — белае, — дарога — лес... Ціха навокал... Толькі вечер съвішча плаксіва...

Раптам —

Недзе далёка —

Стрэл...

- Кляйн, — ты чуў?
  - Чуў, пане гаўптман...
  - Відаць зноў браканьеरства...
  - Відаць, пане гаўптман...
  - Гэтая сяляне — ахвотнікі да паляваньня, хаця-б дазволу ня мелі. Орфайген замаўчаў.
  - Кляйн, стой, — трымай коні!
  - Тпrrру! Тпrrру!.. Слухаю, пане гаўптман. За дрэвамі дзьве сялянскія постаці.
  - Гэй, пане! — Пане! — Хадзі сюды!
- Сяляне не разумеюць яго гутаркі, але яны разумеюць: гэта іх кліча нямецкі афіцэр... Падыходзяць.

— Дзе вы стрэльбы падзелі?

Маўчаньне.

— Гэй, Кляйн, ты з Усходніх Прусаў, — папрабуй папольскую. Давай стрэльбы...

— Паночку, дальбожачкі, — адны сякеры, — гальля хацелі нарубаць, у печку палажыць няма нічога, — выбача...

Орфайген:

— Стрэльбы, трасца тваёй мацеры...

— Няма, паночку, ей-ей, няма...

Гаўптман Орфайген ня любіць, калі хто з ім жартуе. Рука ў гаўптмана Орфайгена моцная.

— Крак...

І селянін ляціць у сънег... Двох зубоў — мэрэм тая карова языком зълізала...

Другі селянін стаў на калені і просіць, каб яму даравалі. Зноў мільгаціць гаўптманава рука. Селянін хістаецца, інстынкты ўна неяк хапаецца за гаўптманаву руку, але траціць گрунт пад нагамі, — і абодвя ляціць у канаву.

Гаўптман падымаетца першы і выхоплівае парабэлюм. Альфрэд саскоквае з фурманкі. Зубы моцна съцяты. У руках — вінтоўка.

Блішчыць у паветры чорная сталь...

Стрэл...

Але нейкі нязвычайны, — падвойны...

Альфрэд Кляйн стаіць са стрэльбаю ў руцэ.

Яго абгортвае ледзьве прыкметны шызы дымок.

З-за хмары выплывае маладэік і асьвятляе пралесак.

На дарозе — два мерцьвякі, — адзін у шэра-блакітным, — другі ў звычайнай сялянскай вopратцы...  
А над ім — схіліўся нейкі стары...  
Схіліўся і ціха плача.

Альфрэд Кляйн моўчкі сядзе ў фурманку і гучна —  
цукае коняй пугаю. ...Плыве маладзік, лъле сваё срэбра  
на сънежную бель зямлі... ...Плыве маладзік павольна,  
паважна... ... Плыве маладзік, плыве час, плывуць  
гадзіны, плыве ноч, зынікае маладзік, і вызваленая ад  
пут цемры зямля ўсходнім сваім краем урачыста апуш-  
скаецца перад чырвона-барвістым ранішнім сонцам...



Ідзе час, ідуць ночы, ідуць дні, тыдні, месяцы...  
А на заходзе — па чыгунках, на шашох, па шляхах  
ідуць цягнікі, аўтомобілі, людзі і фурманкі.  
Людзі, фурманкі, — ідуць з заходу на ўсход.  
Аўтомобілі, гарматы, цягнікі — ідуць з усходу на  
захад.  
Ідуць і не вяртаюцца...  
Вайна — вар'яцтва, і згода, — часам, вар'яцтва!  
Вайна — бязглузыдзіца, і згода, — часам, бязглузы-  
дзіца!  
Вайна — рабунак, і згода, — часам, рабунак.  
З усходу на заход ідуць аўтомобілі, гарматы, цяг-  
нікі. Нямеччына аддае хаўруснікам — мільёны він-  
товак, сотні тысяч кулямётав, тысячи гармат, дзе-  
сяткі тысяч аўтомобіляў, вагонаў, паравікоў...

А людзі, галодныя, абадраныя, — ідуць па шашох,  
па шляхох, па прасёлках і перасёлках, — яны ідуць  
з заходу на ўсход, насустрач, яны глядзяць на ра-  
баваныне, але ім усёруна...

І апанавала адно імкненіне, — адна думка, якая чатыры гады сывідравала ім мозак, чатыры гады рас-  
палаля нутро, чатыры гады стаяла поперак горла:

— Даҳаты!

— Даҳаты!

— Даҳаты!

На ўсходзе — спакойна.

398 полк ляндштурмістых стаіць у павятовым горадзе.  
Вартуе шляхі адступленія для таварышоў — німецкіх  
салдат з Украіны...

У сталіцы, — у малой, глухой провінцыяльнай ста-  
ліцы, — сталіцы неіснаваўшае перад тым рэспублікі  
закватэраваў штаб дзесятага арміі — А. О. К. 10.  
З того часу, як ашалела чалавецтва, з того часу,  
як купка вар'ятаў, якая кіравала сусьеветам, кінулася  
без галавы, сторчма ў бяздоныне, — шмат чаго ба-  
чыў ён, гэты многапакутны Менск... вялікае, але глу-  
хое, гнілое губарнатарска-архірэйскае места, з часоў  
Рагваложых Менскам званае...

Пачалася вайна, — ажыло яно, ажыло і стала расьці  
нейкім асаблівым, хваравітым ростам...

Панаехалі войскі, штабы, шпіталі, генэралы, кокоткі,  
простытуткі, гандляры і ўсялякае груганьнё...

Потым прыйшла рэволюцыя, прыйшлі мітынгі,  
газеты, адозвы, проклямацыі, чырвоныя банты і  
съязі.

Паліўся і затапіў усё слоўны паток...

Потым — прыйшлі „яны“ — людзі справы, з сталё-  
вымі нэрвамі і загартаванаю воляю...

Прыйшлі, — і зараз-жа пачаліся ўцекі губарнатарапу,  
архірэяў, абшарнікаў, спэкулянтаў...

Беглі ўсе, каму ня было чаго чакаць ад новага ладу,  
беглі быўшыя людзі, жывыя яшчэ мерцьвякі, — ня-  
божчыкі, з мінуўшчынаю, але бяз будучыні, адкіды  
новае грамады, хаўтурным звонам для іх адгучалі  
гарматныя стрэлы з „Аўроры“ і з Вераб'ёвых гор...  
І раптам — з заходу насунулася пагрозная сталёвая,  
чорная хмара, — чорная моц у картузох і ў касках  
з надпісам: „Mit golt, — für König und Vaterland“ —  
„з богам, — за карала і бацькаўшчыну“...

Насунулася хмара, пачарнеў небасхіл, прагрымела  
навальніца, — і пайшлі яны, — людзі справы са ста-  
лёвой воляю і загартаванымі нэрвамі. Пайшлі, каб  
лепш змагацца, пайшлі, каб хутчэй прыйсьці назад...  
А ў горадзе зноў зьявіліся біскупы, арцыбіскупы,  
ерэі і архірэі, фабрыканты і абшарнікі, фінансистыя  
і спэкулянты, генэралы і простытуткі, міністры ў  
двукосці і міністры бяз двукосця... Менск, гнілі  
губэрнатарска-архірэйскі Менск — зрабіўся сталіцаю-  
„Беларускае Народнае Рэспублікі“, — рэспублікі,

якая фактычна ніколі не існавала, республікі без тэрыторыі, — сталіцаю, рэзыдэнцыяй недалужнага ўраду, бязмоцнага нават у залі сваіх паседжаньняў...

Чысьценыкі двохпавярховы будынак на плошы Волі А. О. К. 10, — „Арміі обэр-камандаваньне 10“ — штаб дзесятае арміі. Камандуючы арміія — генэрал фон-Фалькенгайн...

Поўдзень. Працоўны габінэт камандуючага. Уваходзіць ад'ютант, — лейтэнант Андрэс.

— Да вашае эксэленцыі, — пан міністар чужаземных спраў Беларусі...

— Хай пачакае... я — заняты.

— Слухаю!

Праходзіць паўгадзіны.

Стары генэрал адкладае ў бок паперы... звоніць.

Уваходзіць ад'ютант.

— Чакае?

— Чакае, — ваша эксэленцыя!

— Дык прасцеце!

— Пане міністру, — я запэўняю вас зусім катэгорычна: наша войска ня зыйдзе з абраузаў вашае краіны аж да тae пары, пакуль вы не з'організуецце ўласнае арміі...

Задаволены міністар ідзе пехатою па Губарнатарскай вуліцы і ўсьміхаецца:

— Як добра!

... А на фурманку — у яго грошай няма. Ён скручвае сабе на хаду цыгарку з махоркі. „Нічога... белы дом — ля сквэр... не далёка“...



398 полк ляндштурмістых стаіць у павятовым горадзе, — вартуе шляхі адступлення для сваіх таварышоў — нямецкіх салдат, што вяртаюцца з Украіны.

А там — вёрст якіх з дзесятак на ўсход — тое дзіўнае панства, — панства бяз панства, без афіцэраў і генэралаў, без абшарнікаў і фабрыкантаў. Там — чырвоныя съязгі і съпей Інтэрнацыяналу.

А тут — „цывільныя“ і „войсковыя“, „салдаты“ і „афіцэры“, тут, — комэндантура, контр-разведка і „салдацкая рада“.

Там — імкненъне наперад. Тут — імкненъне назад, — думка — „Калі-ж дахаты?“...

Дахаты, — пэўне, — хутка.

Пан комэндант — рэквізуе ў сялян карову і тут-же прадае яе спэкулянту, — гроши на дарогу патрэбны. Старшыня „салдацкае рады“ — пасяліўся ў мешчаніна, зьняў у яго пакой з мэблямі, а цяпер — пра-дае мэблі, бадай недарма, — гроши трэба на дарогу дахаты. Салдат атрымаў новыя боты і дзьве зъмены

бялізны, і прадае ўсё гэта на рынку,— нашто боты,—  
нашто бялізна, калі хутка дахаты...

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

Гэтая думка — скроў, усюды, ува ўсіх.

■  
Комэндант, — „рытмайстар“ Зінкель звоніць па тэлефоне:

— Альлё... Проша Маладэчна!.. Альлё... Альлё...  
Гэта Маладэчна?... Так. — Дайце Менск... так Менск?..  
Дайце — А. О. К. 10... так... Альлё... Гэтая я, комэндант павятовага гораду... так... рымайстар Зінкель...  
Лейтэнант Андрэс?.. Яго эксэленцыю можна?...  
так... Дзякую...

— ... Салдат утрымаць немагчыма... Калі не адступім... хаця-ж бы крышку... Толькі на паказ... — разъягуща ўсе... Што?.. Трымацца?.. Слухаю, ваша эксэленцыя...

■  
У павятовым горадзе,— па казармах бегаюць нейкія шэрыя салдацкія постаці... Адозвы... Заўтра — сход... а дванаццатай гадзіне... „Прыходзьце, хлопцы, усе“... Вось чорненькі Морыц... Бегае больш за ўсіх... Нешта ўзьнята гаворыць узрушенаму гуртку салдат... У казарму ўваходзіць „сам“ рымайстар... Усе ўспянуліся, — „маўчаць“...

Раньне. Альфрэд Кляйн—ня можа ісьці на сход. Ён атрымаў назначэнье вартаўнічым для арестнага памяшканья...

Адзінаццатая... Пост Альфрэда Кляйна ўнутры каморкі з „асабліванебяспечнымі“. У Альфрэда ў руках — стрэльба. А „асабліва небяспечныя“ — „бальшавікі“ — сядзяць на нарах, насупліся, кураць цыгаркі, вачыма ўтаропліся ў падлогу. Альфрэд стаіць, стрэльба ў руках, унутры — абурэнье, узрушэнье, узынятасьць, чаканье, хваляванье.

Дванаццатая. Узрушэнье дасягае апагэю. Альфрэд высоўвае праз дзъверы галаву ў калідор... Нікога... — Чаго глядзіш? — пытаецца раптам панямецку адзін з арыштаваных...

— Так... Нудна нешта...

· · · · ·

А на пляцы—мітынг, сход, натаўп, гоман буйлівы, прамовы...

Ва ўсіх у галаве—думка.

— Дахаты!

— Дахаты!..

— Дахаты!..

Узыходзіць на трывану „сам“ рытмайстар Зінкель. Яму не даюць гаварыць:

— Далоў!.. Далоў!.. Далоў!..

... „Войскі з Украіны даўно ўжо прыйшлі, а мы ўсё яшчэ тут, нямаведама,—чаго пільнуем,—гаворыць нейкі вусаты.

... Хай прыходзяць тыя бальшавікі,—нас гэта не датыча,— дадае маленькі, чарнявенкі...

... — Таварышы! Наш абавязак—дапамагчы сусъветнаму пролетарыяту...—гаворыць высокі блакітнавокі салдат.

... — Мы хочам самавызначэння нацый, а бальшавікі—супроща гэтага,—сіліца растлумачыць нехта з начальства...

— Ня наша справа! гудзіць натаўп.

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

Сход скончыўся а трэцій гадзіне.

Рэзолюцыя прынята, вядома: „Дахаты!“..

Абрана новая салдацкая рада,—на чале высокі блакітнавокі і чорненькі Морыц. Афіцэрэры ўгаварваюць, мітусяцца, тэлефон нехта папсаваў — рытмайстар Зінкель са скуры лезе, звоніць,—Маладэчна—не адклікаецца, заўзятае... Салдаты—мітусяцца,—пакуюць рэчы. Афіцэрэры—пакуюць таксама, прадаюць сваё і чужое. Чыгуначнікі рыхтуюць цягнікі. Станцыя поўная вайсковых. У паветра гудзеные

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

— Даҳаты!..

У астрозе—мітусіцца начальства. Вартаўнічае памяшканье—пуста. Усе—разъбегліся. Рыхтуюцца ў дарогу. Міма каморы, дзе пост Альфрэда, прабягае сэржант Леман.

— Фрэдзі? Ты яшчэ тут?.. Кінь,—зьбірайся, сёньня  
едзем усе дахаты...

— А арыштаваныя?..

Леман нічога не адказвае. Ён ужо далёка,—прабег  
праз увесь калідор і зьнік за дэвярыма... Альфрэд—  
у нерашучасьці. Прабягае рыжанькі Бэкер.

— Бэкер,—стой, куды ты?

— Адчапіся! Часу няма! Сёньня—дахаты!..  
Альфрэд стаіць асалапелы.

— Чаго стаіш? Ня бачыш—усе ўцякаюць, сёньня  
адступаецце, звяртаецца да Альфрэда арыштаваны.

— Ат!— Альфрэд ускідвае стрэльбу на плячо і ідзе  
па калідору...

— Хлопцы! Даҳаты!—крычаць арыштаваныя, і зьбі-  
раюць манаткі.

— Даҳаты!

— Даҳаты!

— Даҳаты!—

нясецца з усіх бакоў буйлівы гоман.

А восьмай гадзіне—апошні нямецкі эшалон адыхо-  
дзіць з станцыі.

У павятовы горад—уваходзяць чырвоныя.

## Разъдзел X

### Убачым яшчэ неба ў рубінах

Час ідзе, ідуць дні, ідуць тыдні. Ідуць войскі, цягнікі, людзі—белыя, чырвоныя, зялёныя. Час ідзе, жалезнаю хадою рушыцца гісторыя.

Бэрлін.

Натаўп. Узрушэньне. Чырвоныя съязгі. Буйлівы глас мас.

Ломамі сталёвымі падымаюцца асьфальтовыя брукі, грамадзяцца ў купы на крыжаваньнях вуліц. Сюды-ж у купы, валяцца камені, кахлі панэлляй, паламаныя слупы, сарваныя шыльды, цэглы, паламаныя фурманкі. Раствуць барыкады.

На рагу Моабіцкае—рушицца натаўп,—съязгі, плякаты, съпей:

„Гэта бой наш астатні  
за працоўны народ“—

Раптам—

выскакваюць з-за вугла „яны“—  
гусары крывавага зрадніка—Носкэ.

Дымам абгорнутыя шаціняцца сталлью багнётаў  
барыкады...

На Францішканской—таксама барыкада, а за ёю—  
чалавек дзесяць,—шасьць рабочых і чатыры—у вай-  
сковай вонратцы.

Тут Альфрэд Кляйн.

Чорненькі Морыц—ляжыць і кіруе кулямётам.

Падбягае нейкі рабочы:

— Са штабу званілі— у што-б ні стала—трымай-  
дзеся...—падмогі няма... сіл мала... зойдуць у тыл на-  
шым тады...

Белая нешта рыхтуюць. Занадта падазроная пануе  
цішыня.

... Бжжж—гудзе аднекуль пчала-куля. Морыц са  
стогнам коціцца ў бок ад кулямёта. На зьмену пад-  
бягае нейкі кудлаты.

— Дрэнь справа,—прабраліся, відаць, у той дом,  
направа,—стрэл здаецца эдтуль быў...

... Бжжж—зноў гудзе куля. Адзін з рабочых кідае  
стрэльбу. Пачынае нібы лавіць рукамі паветра. На-  
рэшце—пахістаўшыся з момант—падае ніц.

... Бжжж... Бжжж...

Яшчэ два.

—Ага,—гэта вось з таго вакна, налева!..

Альфрэд туліцца да ганку дома і ўскідвае стрэльбу.  
Цэліцца. Бжжж...

Стрэльба валіцца з рук. У вачох—рознакалёрныя кругі. Альфрэд падае на ўсходы ўсьлед за вінтоўкаю

... Бжжж..—Бжжж..—Бжжж..—

Нехта садзіць без памылкі.

... Бжжж... Бжжж... Бжжж...

Па Францішканскай рушицы атрад белых...

„Спартакаўскі“ кулямёт—маўчыць..

У дому—ля барыкады, у вакне—дзъве жанчыны:

— Глядзі,—едуць!

— А тут—усе мёртвия..

— Не,—бач,—гэты, ля ганку—варушыцца...

— Бач, бач — едуць...

— Слухай,—трэба ратаваць... Схаваем яго...

— Праўда... хутчэй.. Бяжым...

На ганку—расчыняюцца дзъверы, і дзъве жанчыны ўцягваюць нейкае зъмярцьвелае цела.

Падымаюць. За ногі, за плечы. Усходцы. Кватэра.

— Ліза,—дзъверы ўнізе зачынены?

— Не!

— Бяжы хутчэй!..

Ліза зачыняе дзъверы і зноў бягом падымаецца па ўсходцах...

Кладуць раненага ў ложка.

— Цяпер—распрануць, і абмыць. Грэта, бяры ножніцы, разрэзвай яму мундзір!..

Але Грэта—нібы ня чуе. Маўчыць і пільна ўзіраецца ў зъмярцьвелаы твар...

Маўчыць спартакаўскі кулямёт.

Белая пад'ехалі да барыкады. Камандзір,—барон фон-Вэск,—стары знаёмы,—саскаквае з каня. У руцэ парабелюм.

„Спартакаўцы“ ляжаць на зямельцы ў самых рознастайных позах. Адзін варушыца.

Вэск падымает руку. Цэліца:

— У карак яму, падлюзел..

Стрэл.

— Гатоў!.. А гэты?.. Варушыца... І яго туды-ж!..

Барон фон-Вэск ускаквае на каня.

Атрад едзе далей...

А съледам—ідзе белая пяхота.

Ідзе і съпявае:

„Хадзі, дзялӯчыначка!

Ня плач дарэмна!..“

■  
Недзе грукоча артылерыя. З боку Шарлётэнбурга—канонада.

Мала засталося ўжо барыкад...

Нікнуць іх абаронцы...

Вось,—на Моабіцкай: валіца з ног нейкі рабочы.

Прабіты куляю. Задыхаецца. Падбягаюць таварышы.

А ён:

— Браткі!.. Мы... пераможаны... Але... гэта яшчэ... не... астатні бой!..

І памірае...

У месьце, у цэнтры,—зноў плёскаюцца трохкалёрныя сцягі.

На ўскраінах—страляніна цішэе.

А тут—поўны спакой.

Адчыніліся ўжо дзе якія рэстораны...

Вось—кафе-рэсторан Гартмана,

Вялікая зала, поўная афіцэраў.

Тосты. Віншаваныні.

Раптам—некта пачынае:

„Любы наш край!—  
спакойны будзъ!..“

Усе падхопліваюць:

„і моцна стой  
варта на Рэйне“.

Носке перамог паўстаныне Спартакаўцаў!..

А на Моабіцкай—

вялікі шасыціпавярховы дом.

Памяшканыне—пад страхаю,—там, дзе калісьці жыла

Грэхэн і нябожчыца цётачка Элізабэт...

Хворая жанчына сядзіць на лаўцы і плача:

... — Забілі!.. Раненага забілі!.. Чуеце, сіроткі вы мае...

А дзеткі,—адзін менш за другога, плачуць:

— Мамка!.. Хлеба... Дай хлеба!..

Носке перамог паўстаныне Спартакаўцаў!..

Час ідзе, ідуць дні, ідуць тыдні.

Па вуліцах—ідуць трамваі, аўто, фурманкі, людзі,—  
рушицца гаманлівы натаўп.

Барон Вэкс—шпацыруе па Альлеі Перамогі са сваёю  
новаю каханкаю,—опэрнаю съпявачку—Фрэйляйн  
Бэкер...

Грымяць шасьцёркі на фабрыцы А. Э. Г. Пад зям-  
лём—стукаюць па рэйках колы цягніку мэтрополі-  
тэну. На рагу Фрыдрыхштрасэ стаіць, рукі за сьпі-  
наю, традыцыйны шудман. Усё—як сълед,—усё як  
калісці...

А на Францышканскай—на трэцім паверсе—у па-  
коі—сядзіць у крэсьле нейкі хворы. Ля яго на па-  
длозе—дзяўчына, гадоў 22—23. Сядзіць... Густа пад-  
ведзеная бровы, кармазынавыя губы... А па шча-  
ках—такіх белых,—крынічаць сълёзы...

— Так, Альфрэд... Я сёньня еду... Развышліся нас-  
кія пудзяніны... Твая справа—фабрыка, а мая—вулі-  
ца... Я хацела толькі, каб ты ўсё ведаў...

Яна моцна сціснула пальцамі ражок хусынкі.  
Тупа ўтаропліся вочы хворага некуды ўбок,—туды  
дзе на съвежых шпалерах відаць было вялізную  
тулустую пляму.

— Ну, дык бывай, Фрэддзі... Бывай... Не памінай  
ліхам.

Дзяўчына ўстала і рашуча пашла да дэзвярэй.  
З жахам пазірае на яе Альфэд.

Узялася за клямку.

Адчыніла.

І раптам—

крык...

Такі крык, ад якога кроў халадзее ў жылах.

— Грэхэн..

— Грэхэн..

Хворы ўскочыў з ложка і ня ў змозе тримацца на нагах, упаў на падлогу.

Грэхэн кінулася яго падымашь.

Вечар. Як дыямэнт,—тысячмі агнёў гуляе Бэрлін.

Цёплы вясновы ветрык так ласкова казлыча твары...

На будынку Рэйхсбанку гарыць шматкалёрная рэклама:

Курэце толькі

**ОКАСА—ЗАРОТО!**

Весела тупае тысячаногі натаўп.

Ёкаюць пугі фурманоў.

Гудуць сырэны аўтомобіляў...

На Францышканскай,— на трэцім паверсе, у пакой-  
цыку, люба съвеціць пад чырвоным каптуром әлек-  
трыйчная настольная лямпка.

Альфрэд Кляйн—загорнуты ў коўдру, сядзіць у сваім крэсьле...

Ля яго, на падлозе—Грэхэн. Галаву скіліла яму на калені, і так весела блішчаць і съмяюцца—у працягу чатырох гадоў заплаканыя вочки...

А ён—здароваю леваю рукою лашчыць любыя белесаватыя валасы, і прыгаварвае:


— Нішто, любая... Што было,—тое ня вернецца...  
Мы з табою яшчэ ўбачым неба ў рубінах.


Менск—кастрычнік—1927 г.


234404

Дзяржаўная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна


Беларусь







Bjo. nro 833/40.



~~0-60~~  
ЦАНА - 70 кап.



00000004026930

Бел. 2005

3

